



Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

Наша СЛОВА.pdf



Трэці год выдання

№ 10 (114) 6 сакавіка 2024 г.

3 Міжнародным жаночым днём 8 сакавіка!



Беларускія жанчыны

Не гартаў я фаліянтаў
пажаўцелья старонкі,
Не шукаў пра вас паданняў,
пыл стагоддзяў не страсаў.
Чуў я змалку плач ваш горкі,
чуў я смех ваш срэбразвонкі,
Беларускія жанчыны -
неўміручая краса!
Станам - зграбныя бярозкі,
што павыбеглі край руні,
Замест воч - асколкі неба
яснай чэрвеньскай пары;
Валасы - ручайкі лёну,
галасы - напеў шматструнны,
А усмешкі - водбліск ясны
санцавейнае зары.
Гордасць, пэўна, узялі вы
ў Рагвалодавай Рагнеды,
Дум ясны Ефрасіння,
пэўна, ў спадчыну дала.
Кроў свавольных крывічанак
не схіляла вас у бедах, -

Пакідалі вы святліцы,
бралі ў рукі вы булат.
Нёс тэўтонскі крыжаносец
на канцы мяча няславу,
На зямлю славян-суседзяў
ваяўнічы рушыў швед.
Адгукаўся Яраслаўне
голас цвёрды Гарыславы,
Клікаў віцязяў у бітве
затаптаць варожы след.
Крывічоў зямля лясная
не скаралася няволі,
Хоць не раз іх род нязломны
у пабоішчах палёг.
Паланянкамі былі вы,
а рабынямі - ніколі! -
Хоць у гневе неразумным
адварочваўся Стрыбог.
Колькі вы пакут зазналі -
не зазнаў ніхто на свеце!
Кветкі-браткі - вашы слёзы
прарасталі па лясах;
Сек няшчадна вам абліччы
ліхалецяў снег ды вецер,
А не звяла, не змарнела

ваша гордая краса!
Гнулі спіны вы ў прыгоне,
жалі жыта Радзівілам,
Пелі песні немаўляткам
пры лучыне ў позні час;
Гадавалі веліканаў,
каб дужэў народ-асілак,
Налівалася каб сіла
незгінальная ў пляча!
Вы зазналі дым і попел,
спушташэнне лютых войнаў,
Хлеб з бядою-лебядою,
лёс салдаткі-удавы;
Вы трывожна сустракалі
век дваццаты неспакойны;
Не схілялі ў час нашэсцяў
непакорнай галавы.
Вам знаёмы кроў і порах,
партызанскія сцяжыны,
Помсты жар у сэрцах добрых,
дзе б каханню гнёзды віць;
Вы на смерць ішлі без страху,
беларускія жанчыны,
У імя Радзімы светлай,
міру, шчасця і любві!
Вы умелі быць гражою.
Чырванець умелі ружай.
Рассыпаць дабра алмазы.
Карчавець карэнне зла.
Гэта ваша бессмяротнасць
увасоблена ў Харужай,
З вашай мужнасцю Мазанік
меч дамоклаў узяла!
Вы - пачатак прыгажосці,
вы - жыцця першапрычына,
Бачу будучыню вашу
я ў служэнні хараству.
Я цалую вашы рукі,
беларускія жанчыны!
Я схіляю перад вамі
ў знак пашаны галаву!

Алесь Звонак.

Тыдзень роднай мовы

Рэспубліканская дыктоўка па беларускай мове ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі

21 лютага чарговы раз навукоўцы селі за парты, каб разам напісаць дыктоўку па беларускай мове. У 2024 годзе тэму Рэспубліканскай дыктоўкі, прымеркаванай да Міжнароднага дня роднай мовы, прысвяцілі 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Падзея адбылася ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Дыктоўка транслявалася на канале "Культура" Беларускага радыё і YouTube-канале Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа.




Колькасць удзельнікаў перавышала колькасць заявак. Як адзначыў дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Ігар Лявонавіч Капылоў, у свеце расце папулярнасць беларускай мовы, у гэтым годзе значна пашырылася геаграфія ўдзельнікаў Рэспубліканскай дыктоўкі. Адначасова дыктоўку пісалі людзі з Беларусі, Расіі, Кітая, Японіі, Латвіі, Эстоніі, Канады і ЗША.

Ва ўступным слове, звяртаючыся да ўдзельнікаў мерапрыемства, І.Л. Капылоў падкрэсліў, што асноўнай мэтай напісання дыктоўкі з'яўляецца не толькі тое, каб



кожны ахвочы мог правесці узровень валодання беларускай мовы, але і дазваляе адчуць яе непаўторны каларыт і самабытнасць, звярнуцца да духоўных каранёў.

У адрозненне ад мінулых гадоў, калі для дыктоўкі выбіраўся тэкст з мастацкіх твораў, цяперашняе заданне падрыхтавана па матэрыялах Айчынай публіцыстыкі пра Вялікую Айчынную вайну.



Па заканчэнні дыктоўкі спецыялістамі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа быў зроблены лінгвістычны аналіз. Удзельнікі правеслі вынікі напісання і абмеркавалі ўласныя памылкі.

Прызамі для тых, хто лепш за ўсё справіўся з заданнем, сталі слоўнікі па беларускай мове, у ліку якіх "Слоўнік новых запазычаных слоў беларускай мовы".

Дарэчы, з апошнімі выданнямі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі можна было азнаёміцца на выставе, якую падрыхтавала да мерапрыемства Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі

Наш кар.



Сустрэча вучняў 5-11 класаў ДУА "Гімназія № 22 г. Менска" з навуковымі супрацоўнікамі аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

21 лютага прайшла сустрэча вучняў 5-11 класаў ДУА "Гімназія № 22 г. Мінска" з навуковымі супрацоўнікамі аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Юліяй Хвіланчук і Ірынай Галавіной, а таксама дацэнтам кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка кандыдатам філалагічных навук Юрыем Чарнякевічам.

Перад вучнямі выступіла Юлія Леанідаўна Хвіланчук. Даследчык расказала вучням, колькі дыялектаў мае беларуская мова, на аснове якой групы гаворак склалася беларуская літаратурная мова, а таксама звярнула ўвагу на адметныя лексічныя адзінкі, якія ўжываюцца ў гаворках беларускай мовы. З мэтай абудзіць цікавасць да народнай мовы, Юлія Леанідаўна звярталася да вучняў з пытаннямі. Гімназісты даведаліся, што ў беларускіх народных гаворках адзін і той жа прадмет і з'ява можа абазначацца рознымі словамі. Дакладчык на канкрэтных прыкладах прадэманстравала багацце і разнастайнасць беларускай дыялектнай мовы.



На сустрэчы Ю. Хвіланчук пазнаёміла вучняў і з асноўнымі лексікаграфічнымі і лінгвагеаграфічнымі працамі, якія створаны ў галіне дыялекталогіі беларускай мовы. Асаблівую ўвагу мовавед сканцэнтравала на лінгвагеаграфічных выданнях, якія былі ўзнагароджаны Дзяржаўнымі прэміямі - "Дыялекталагічным атласе беларускай мовы" і "Лексічным атласе беларускіх народных гаворак". Акрамя таго, вучні пазнаёміліся з важнейшымі лексікаграфічнымі працамі, у якіх адлюстравана беларуская народная лексіка.

Потым вучням быў прадэманстраваны дакументальны фільм "Гаворкі Беларусі". Напрыканцы сустрэчы І. Галавіна прапанавала вучням шэраг пытанняў, на якія яны ахвотна адказвалі. Думаецца, што гэты фармат сустрэчы дазволіў больш падрабязна азнаёміць вучняў з беларускімі народнымі гаворкамі, абудзіў у іх цікавасць да роднай мовы.

Наш кар.

"Купалаўскую дыктоўку" ў Дзень роднай мовы напісалі больш за 1 тыс. чалавек

21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. З гэтай нагоды ў Градзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы напісалі традыцыйную "Купалаўскую дыктоўку", якая праходзіць у шосты раз. Дыктоўка прымеркаваная і да Дня нараджэння Купалаўскага ўніверсітэта: 22 лютага яму спаўняецца 84 гады.

З прывітальным словам да ўдзельнікаў мерапрыемства звярнулася рэктар ГрДУ імя Янкі Купалы Ірына Кітурка.

- Дзень роднай мовы асаблівы для кожнай нацыі, кожнага народа, бо няма народа без мовы, няма мовы без яе носбіта. Нішто так не яднае народ, як мова і радзіма. Кожны чалавек павінен ведаць і паважаць мову сваёй радзімы. Важна ўсвядоміць, што мова - гэта наша багацце, а ведаць і абараняць яе - наш абавязак, - адзначыла ў сваёй прамове рэктар.

У вялікай аўдыторыі ўніверсітэта сабраліся студэнты і выкладчыкі, каб праверыць свае веды беларускай літаратурнай мовы і правапісу. Удзельнікі святочнай акцыі ўважліва слухалі голас вядоўцы, якая чытала тэкст, пасля чаго кожны спрабаваў запісаць яго пад дыктоўку. Час ішоў хутка, а напружанне расло з кожным сказам.



Разам з купалаўцамі дыктоўку пісалі і замежныя ўдзельнікі - прадстаўнікі дыпламатычных місій Рэспублікі

Беларусь у Расійскай Федэрацыі, Рэспубліцы Арменія, Рэспубліцы Узбекістан, Рэспубліцы Казахстан, Рэспубліцы Таджыкістан, Кітайскай Народнай Рэспубліцы, Рэспубліцы Індыя, Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам, Турэцкай Рэспубліцы, Дзяржаве Ізраіль, Кыргызскай Рэспубліцы і Туркменістане, далучыўшыся пасродкам платформы ZOOM.



Да маштабнай падзеі таксама далучыліся рэгіянальная нацыянальна-культурная аўтаномія "Беларусы Масквы", дыяспары беларусаў у Алматы і Актаў, цэнтр беларускай мовы і інавацыйных тэхналогій пры Таджыцкім нацыянальным універсітэце, Варонежскі дзяржаўны ўніверсітэт, МДУ імя М.В. Ламаносава і іншыя замежныя ВНУ-партнёры.

Як падкрэсліла загадчык кафедры беларускай філалогіі ГрДУ імя Янкі Купалы Алена Садоўская, пісаць "Купалаўскую дыктоўку" ў Дзень роднай мовы ўжо стала добрай традыцыяй ва ўніверсітэце.

"Купалаўскую дыктоўку" пісалі адразу ва ўсіх карпусах універсітэта, а таксама ў каледжах. У кожнай установе налічвалася каля 100 удзельнікаў акцыі.

Адказная місія сёння была ў студэнткі спецыяльнасці "Журналістыка" - пераможцы рэспубліканскага



конкурсу "Студэнт года-2024" Анастасіі Кісель. Менавіта яна чытала тэкст купалаўцам і тым, хто далучыўся да дыктоўкі па відэасувязі.



- Сёлета тэкст дыктоўкі прысвечаны 80-годдзю вызвалення Беларусі. Гэта своеасабліва праява любові да роднага краю. Мы павінны памятаць тых жудасных гады, каб больш ніколі такое не паўтарылася, - распавяла Анастасія Кісель.



Сваімі ўражаннямі ад першай спробы напісаць дыктоўку па-беларуску падзяліўся студэнт 4 курса факультэта матэматыкі і інфарматыкі ГрДУ імя Янкі Купалы Сахабанду Шаніл Крыстафер:

- Я первый раз пишу на беларуском языке. Мне было очень сложно, но и очень интересно. Белорусский язык - красивый, и писать на нем понравилось.

Напрыканцы мерапрыемства на тварах многіх удзельнікаў зайграла лагодная ўсмешка: яны былі задаволены як вынікамі дыктоўкі, так і тым, што далучыліся да знакавай падзеі ў святочны для ўніверсітэта тыдзень.

"Купалаўскую дыктоўку" ў Дзень роднай мовы напісалі больш за 1 тыс. чалавек, паведаміў карэспандэнт БЕЛТА.

Традыцыйная "Купалаўская дыктоўка" прайшла ў сценах юрыдычнага факультэта ГрДУ імя Янкі Купалы

Добрую традыцыю праводзіць у Міжнародны дзень роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, "Агульную ўніверсітэцкую Купалаўскую дыктоўку" з поспехам паўтарылі і сёлета напярэдадні дня нараджэння ГрДУ імя Янкі Купалы. Мерапрыемства пачалося адначасова ва ўсіх карпусах універсітэта. Кожны купалавец мог напісаць дыктоўку і праверыць такім чынам узровень валодання беларускай мовай.



Студэнты і выкладчыкі юрыдычнага факультэта і факультэта біялогіі і экалогіі таксама ўключыліся ў мерапрыемства. Разам з імі да анлайн-трансляцыі падлучыліся прадстаўнікі пасольстваў Беларусі ў Арменіі, Узбекістане і Кітаі, Генеральнага консульства Беларусі ў Стамбуле, Варонежскага дзяржаўнага ўніверсітэта, гуманітарнага каледжа ГРГУ імя Янкі Купалы.

Наш кар.

У ГрДМУ прайшла рэспубліканская беларускамоўная дыктоўка

Традыцыйная рэспубліканская беларускамоўная дыктоўка была прысвечана Міжнароднаму дню роднай мовы. У ёй прынялі ўдзел студэнты, выкладчыкі і супрацоўнікі Гарадзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта.

У гэтым годзе дыктоўка была адрасавана 100-годдзю з дня нараджэння вядомага пісьмніка Васіля Быкава. Удзельнікі пісалі ўрывак з аповесці "Трэцяя ракета".



- Сёння ва ўсім свеце святкуецца Дзень роднай мовы. Гэта цудоўная нагода яшчэ раз успомніць родную мову. Традыцыйна ў гэты дзень Гарадзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт праводзіць розныя мерапрыемствы. Адно са значных - напісанне дыктоўкі, - расправёў каардынатар правядзення дыктоўкі, старшы выкладчык рускай і беларускай моў Віктар Іванавіч Варанец, - удзел у ёй штогод прымаюць не толькі студэнты ВНУ, але і супрацоўнікі, выкладчыкі. І гэта вельмі прыемна, што яны знаходзяць час на такое мерапрыемства.

Як адзначыў Віктар Іванавіч, пасля напісання дыктоўкі тэкст выводзіцца на экран, і кожны ўдзельнік сам правярае колькасць памылак, калі такія ёсць. Мэта гэтага мерапрыемства заключаецца ў тым, каб не паставіць нейкую асабістую адзнаку, галоўны пасыл - яшчэ адзін



раз пачуць родную мову, напісаць словы на ёй і ацаніць свае веды.



Таксама, у рамках напісання дыктоўкі адбылося ўзнагароджанне ўдзельнікаў конкурсу эсэ "МОВА МАЯ БЕЛАРУСКАЯ". Арганізатар конкурсу - літаратурны клуб "Катарсіс". Удзел прынялі больш за 30 чалавек - гэта студэнты, выкладчыкі, супрацоўнікі ВНУ, а таксама навучэнцы сярэдніх школ Гародні. Пераможцы конкурсу атрымалі сертыфікат, а таксама памятнаы падарункі.

Матэрыял падрыхтаваў аддзел па сувязях з грамадскасцю і маркетынгу.

Фота: Таццяна Вялёнда.



Гарадзенская абласная дыктоўка, прысвечаная 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, прайшла ў Лідскім політэхнічным каледжы

У межах святкавання Міжнароднага дня роднай мовы для вучняў, педагогічных работнікаў і іншых супрацоўнікаў 21 лютага 2024 года ў Лідскім дзяржаўным політэхнічным каледжы прайшла Гарадзенская абласная дыктоўка, пісалі тэкст з "Векапомных дзён" Міхася Лынькова.



Другая палова дня была аддадзена пад мастацкую частку. Са сцэны актавай залы гучлі беларускія песні, быў прадстаўлены дыспут паміж Францішкам Скарынам і Міколам Гусоўскім, былі паказаны фрагменты з твораў беларускіх пісьменнікаў К. Крапівы, Я. Купалы.



Адбылася "Сустрэча з пісьменнікам", на якую быў запрошаны паэт Станіслаў Суднік.



Дзень роднай мовы ў політэхнічным каледжы - ужо добрая, сталая традыцыя.

Наш кар.

Міжнародны дзень роднай мовы ў Лідскім музкаледжы

У рамках Тыдня беларускай мовы і літаратуры навучэнцы ўдзельнічалі ў мерапрыемствах, прысвечаных Міжнароднаму дню роднай мовы



Чыталі творы Аркадзя Куляшова, разгадвалі QR-квэсты "Скарбонка роднай мовы" (у гэтым годзе адзначаецца 110 гадоў з дня нараджэння пісьменніка), знаёмліліся з цікавымі фактамі з біяграфіі Васіля Быкава (у гэтым годзе адзначаецца 100 гадоў з дня нараджэння пісьменніка). Навучэнцы гуртка "Спадчына" наведалі Домік Таўляя і пазнаёмліліся з навуковым супрацоўнікам Алесем Хітруном, які даследуе творчасць заходнебеларус-



кага паэта Валянціна Таўляя.

Навучэнцы напісалі дыктоўку, прысвечаную Міжнароднаму дню роднай мовы. Пісалі тэкст "Выратавалі мост".

Наш кар.

Дзень роднай мовы ў Лідскім тэхналагічным каледжы

Літаратурная гасцеўня "Які ж гэта цуд - мова твая" прайшла ў інтэрнаце Лідскага тэхналагічнага каледжа.



Падчас мерапрыемства навучэнцы яшчэ раз упэўніліся, што вершы, песні, крылатыя выразы і проста словы на беларускай мове гучаць меладычна і ласкава.



Мерапрыемства было падрыхтавана да Дня роднай мовы.

Наш кар.



Словам родным сэрца сагрэта: Тыдзень беларускай мовы на Лідскай зямлі

Штогод у лютым гучыць роднае слова з кожнага кутка Лідскай зямлі. Тыдзень беларускай мовы выступае нагодай для таго, каб дазнацца нешта новае пра беларускую культуру і мову, паглядзець на сябе збоку, адкрыць сваю краіну іншай і ўбачыць у сваёй культуры сапраўдныя каштоўнасці. Сёлета ён праходзіў пад назвай "Лідчына гаворыць па-беларуску".

Мова яднае нацыю, народ і ўсіх людзей, якія пражываюць на тэрыторыі краіны. Кожны чалавек павінен шанавать сваю мову, традыцыі і культуру свайго народа. Святкаванне Міжнароднага дня роднай мовы стала традыцыйным мерапрыемствам для ўсіх філіялаў ДУК "Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы", вельмі важным святам для супрацоўнікаў, чытачоў, наведвальнікаў бібліятэк і звычайных аматараў беларускай мовы. Усе арганізаваныя мерапрыемствы былі накіраваныя на папулярызацыю і захаванне беларускай мовы.

Шанаванне роднай мовы распачалі ў філіяле "Лідская гарадская бібліятэка № 2" 16 лютага з мэтай знаёмства з роднай мовай на аснове твораў беларускіх класікаў і сучасных пісьменнікаў. Для ўдзельнікаў клуба "Буслік" прайшоў літаратурны конкурс вершаў "Да роднай мовы крок зрабі". Навучэнцы адказна падрыхтаваліся да мерапрыемства, паказалі сваё майстэрства, арыгінальнасць і эмацыянальнасць у час дэкламавання твораў на роднай мове. А лепшыя з іх былі ўзнагароджаны дыпламамі.



У гэты ж дзень у філіял "Лідская гарадская бібліятэка № 2" завіталі выхаванцы старэйшай групы ДУА "Дзіцячы сад № 22 г. Ліды" на пазнавальную гадзіну "З мовай змалку сябрам будзь!". Падчас пазнавальнай гадзіны, яны спраўна перакладалі словы на родную мову, адказвалі на пытанні, а падтрымліваць цікавасць да

беларускай мовы дапамагалі беларускія казкі, загадкі, гульні.



17 лютага ў філіяле "Інтэграваная бібліятэка в. Мінойты" адзначалі Міжнародны дзень роднай мовы. Мерапрыемства праходзіла ў рамках праекта "Залаты ўзрост". Удзельнікі пісалі дыктоўку, тэкст з твора І. Шамякіна "Глыбокая плынь". Пасля народнага тэатра "Бераг" КДЦ в. Мінойты запрасіў прыняць удзел у сюжэтнай гульні ў праграме "Матчына мова". У канцы бібліятэкар правяла конкурс эрудытаў "Ручай крышталёнай мовы роднай", дзе трэба было прадоўжыць прыказкі, назваць сінонімы прапанаваным словам, назваць, што сабой уяўляе тая ці іншая страва, па апісанні назваць свята беларускага народнага календара і інш. У канцы - знаёмства з выставай "Чарадзеі роднага слова".



Напярэдадні Дня роднай мовы ў філіяле "Бярозаўская гарадская бібліятэка" былі праведзены гучныя чытанні "Гучы, роднае слова", удзел ў якіх прымалі наведвальнікі аддзяленне дзённага прыбывання інвалідаў г. Бярозаўкі. Напачатку бібліятэкар пазнаёміла прысутных з гісторыяй беларускай мовы і з шляхам яе станаўлення. Пасля прысутныя чыталі беларускія вершы, успомнілі і растлумачылі беларускія прыказкі і прымаўкі, адгадвалі беларускія загадкі-жарты. Скончылася мерапрыемства словамі З. Бядулі: "Шануй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае - гэта спадчына дзядоў і вялікі нацыянальны скарб".



У філіяле "Лідская гарадская бібліятэка № 3" прайшла гадзіна роднай мовы "Слова да слова - будзе мова". На мерапрыемстве ішла размова пра гісторыю ўзнікнення Міжнароднага дня роднай мовы і аб неабходнасці



захавання беларускай мовы. Для дзяцей была праведзена гульня, дзе яны паказалі добрыя веды: пісалі дыктоўку, разгадвалі загадкі і рэбусы, падбіралі розным прадметам беларускія назвы. Мерапрыемства дало магчымасць кожнаму ўдзельніку папоўніць слоўнікавы запас новымі словамі і выразамі.

А дарослыя напісалі дыктоўку па тэксце Міхася Лынькова "Векапомныя дні".



"Люблю цябе, зямлі бацькоўскай слова" - пад такой назвай 21 лютага ў філіяле "Лідская гарадская бібліятэка № 1" прайшоў урок беларусазнаўства. Хлопчыкі і дзяўчынкі ДУА "Дзіцячы сад № 7 г.Ліды" слухалі вершы на беларускай мове, адгадвалі загадкі, расказвалі прыказкі і прымаўкі, удзельнічалі ў віктарынах, здзейснілі падарожжа ў гісторыю Міжнароднага дня роднай мовы. Асаблівую ўвагу наведвальнікаў бібліятэкары звярнулі на кніжную выставу "3 легендаў і казак... ты выткана, родная мова!", якая раскрыла юным чытачам асаблівасці беларускай мовы і яе паходжанне. Менавіта ў мове захавана гісторыя нашага народа, моц і прыгажосць народнага слова.



Тым жа днём у філіяле "Лідская гарадская бібліятэка № 4" адбыўся турнір знаўцаў роднай мовы "Знаёмая мова, чароўны радок!" сумесна з аддзяленнем сацыяльнай рэабілітацыі, абілітацыі інвалідаў ДУ



"ЛРТЦСАН" у рамках сацыяльнага праекта "Свет адзін на ўсіх". З цікавасцю прысутныя слухалі гісторыю заснавання Міжнароднага дня роднай мовы, удзельнічалі ў перакладзе слоў, адказвалі на пытанні віктарыны "Знаці роднай мовы", дэкламавалі прыгожыя беларускія вершы, зачытваючы ўрывкі з твораў беларускай літаратурнай спадчыны. Да мерапрыемства была падрыхтавана кніжная выстава "Рускай мове дай разгрузку: размаўляй па-беларуску".



Бібліятэкар філіяла "Інтэграваная бібліятэка агр. Дворышча" была запрошана для правядзення дыктоўкі для вучняў 9 класа ДУА "Дворышчанская сярэдняя школа" ў Міжнародны дзень роднай мовы. Тэкстам для напісання быў абраны ўрывак з твора В. Быкава "Знак бяды" і быў прымеркаваны да 80-годдзя з дня вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.




Літаратурная гасцёўня "Любім і ведаем родную мову" прайшла ў філіяле "Лідская гарадская бібліятэка №



6". На свята роднай мовы завіталі людзі розных прафесій і ўзросту, шмат было людзей, якія скончылі школу сорак і больш гадоў таму. Для прысутных у гэтым годзе была прапанавана дыктоўка - урывак з рамана "Векапомныя дні". Пасля напісання дыктоўкі ўдзельнікі выразілі жаданне пачытаць вершы на роднай мове. Для прысутных быў арганізаваны стол з гарбатай з беларускіх траў і салодкімі пачастункамі.

Супрацоўнікі філіяла "Лідская гарадская дзіцячая бібліятэка" падрыхтавалі літаратурна-пазнавальную скарбонку "Сябруй з роднай мовай!", удзельнікамі якой сталі дзеці з прышкольных лагераў ДУА "Сярэдняя школа №5 г. Ліды" і ДУА "Сярэдняя школа №15 г. Ліды". Дзяцей чакала чарадзейная скарбонка з заданнямі "Дапоўні беларускім словам", "Загадкі", "Перакладчыкі". Дзеці пазнаёміліся з беларускімі казкамі, даведаліся пра тое, якімі яны бываюць, паслухалі аўдыё-казку "Як курачка пеўніка ратавала". Свае пачуцці да роднай мовы, дзеці паказалі ў гульні "Якая мая мова".



З мэтай абуджэння цікавасці да беларускай мовы і літаратуры, выхавання пачуцця гонару за родную мову і паважлівых адносін да яе ў філіяле "Інтэграваная бібліятэка агр. Крупава" прайшла гадзіна роднай мовы "У родным слове - цэлы свет". Разам з бібліятэкарам школьнікі ўзгадалі паходжанне роднай мовы і паразважалі аб яе

выкарыстанні ў сучаснасці, пазнаёмліся з лепшымі творамі класікаў і сучасных аўтараў беларускай літаратуры, успомнілі беларускія прыказкі і прымаўкі, загадкі і жарты. А таксама пачыталі вершы на роднай мове.

Гэты дзень у нашай краіне - свята, якое нагадвае кожнаму з нас, што без роднай мовы немагчыма адчуваць сябе паўнаважным грамадзянінам, часткай свайго народа. У гэты дзень у філіяле "Інтэграваная бібліятэка агр. Гуды" прайшла гадзіна роднай мовы "Мы чытаем па-беларуску". На мерапрыемстве прысутныя зачыталі ўрыўкі з твораў беларускіх аўтараў на роднай мове, пісалі дыктоўку, тэкстам для якой быў абраны ўрывак з твора Івана Шамякіна "Глыбокая плынь". Напрыканцы сустрэчы прысутныя прыйшлі да высновы, што мова - наш найдаражэйшы скарб, які мы павінны не толькі зберагчы для нашых нашчадкаў, але і памножыць.



У Лідскай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы 21 лютага ладзілася паэтычная хвілінка "Гучанне слоў жывых". На мерапрыемстве прысутнічалі паэты, пісьменнікі і аматары пісьменства Лідчыны. Гэтая сустрэча стала нагодай яшчэ раз задумацца пра лёс той, адзінай, якую завём матчынай, яшчэ раз узгадаць гістарычны



шлях нашай мовы, паслухаць вершы. Удзельнікі таксама напісалі агульнанацыянальную дыктоўку, правярылі узровень валодання нормамі літаратурнай мовы, адчулі энергію і самабытнасць беларускага слова, прадэманстравалі сваю любоў і павагу да роднай краіны.

У той жа дзень у Лідскай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы напісалі дыктоўку сябры літаб'яднання "Суквецце" пры "Лідскай газеце". Тэкст з кнігі Уладзіміра Карпава "Далёкія зарніцы" чытаў паэт і празаік, навуковы супрацоўнік аб'екта "Дом Таўлая" Алесь Хітрун.



І гэта толькі частка яскравых і найцікавейшых мерапрыемстваў, якія прайшлі ва ўтульных залах бібліятэк Лідчыны, супрацоўнікі якіх упэўнены, што мерапрыемствы, прысвечаныя роднай мове, нікога не пакінулі абьякавымі, і яны змаглі данесці да ўсіх тое асноўнае, што трэба ведаць і любіць - "зямлі бацькоўскай слова". Правядзеныя мерапрыемствы дазволілі перажыць моцныя пачуцці радасці і гонару за сваю Радзіму, пераканацца, што родная мова - бяспэжны скарб, якім усе павінны ганарыцца і які павінны шанаваць.

*Бібліятэкар
аддзела бібліятэчнага маркетынгу
Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы
К.С. Сандакова.*



Пішам па-беларуску: у Нясвіжы прайшла дыктоўка па беларускай мове

Шмат гадоў у Міжнародны дзень роднай мовы ў Беларусі праводзіцца Рэспубліканская дыктоўка па беларускай мове. Не стала выключэннем і Нясвіжская цэнтральная раённая бібліятэка. 21 лютага тут сабраліся жыхары Нясвіжчыны рознага ўзросту, каб разам паглыбіцца ў прыгажосць роднага слова. Сярод іх - вучні сярэдняй школы № 1 г. Нясвіжа, сябры раённага літаратурна-музычнага аб'яднання "Валошкі" і іншыя неабыякавыя.



У ролі дыктара выступіла член Саюза пісьменнікаў Беларусі, член міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў і публіцыстаў Зоя Кулік.



Як адзначыла Зоя Мікалаеўна, вельмі прыемна бачыць столькі ўдзельнікаў гэтай штогадовай падзеі.

- Насамрэч, сённяшні дзень - святочны не толькі для беларускай мовы, - адзначыла пісьменніца. - Дата была абрана як дата памяці падзеям 1952 года, калі ў сталіцы Бангладэш ад куль паліцэйскіх загінулі студэнты-ўдзельнікі дэманстрацыі ў абарону роднай мовы. Студэнты патрабавалі прызнаць мову бенгалі адной з дзяржаўных моваў краіны. У лютым 2000 года Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, падкрэсліўшы важнасць культурнай і моўнай разнастайнасці, падтрымала рашэнне ЮНЕСКА аб абвешчэнні Міжнароднага дня роднай мовы і заклікала ўсе дзяржавы спрыяць

абароне і захаванню моў народаў свету. На сённяшні дзень у свеце налічваецца каля 6 тысяч моў, але, паводле звестак ЮНЕСКА, у бліжэйшы час 43 % з іх можа знікнуць, страціўшы апошніх носьбітаў. І мы святкуем Дзень роднай мовы, таму што не хочам, каб наша беларуская мова знікла.

Тэкст, які быў абраны для дыктоўкі сёлета, расказваў пра асноўныя беларускія сімвалы. Як зазначылі ўдзельнікі дыктоўкі, усё прайшло вельмі добра.

- Я другі год прымаю ўдзел у дыктоўцы, - падзялілася ўражаннямі Марыя Падамацька. - І вельмі добра, дарэчы, тады напісала. Я люблю беларускую мову, таму ніякай асаблівай боязі не адчувала. У мяне выходзіла кніга з твораў і на рускай, і на беларускай мове. Мне нават самой больш падабаюцца свае праявіныя тэксты, якія я пісала на роднай мове. Я лічу, што моладзі трэба ведаць беларускую мову. Размаўляць не на трасянцы а на прыгожай роднай мове.



Добра сябе адчувалі падчас сустрэчы і маладыя людзі.

- Я ўпершыню прымала ўдзел у дыктоўцы - расказвае вучаніца 9 класа СШ № 1 г. Нясвіжа Ангяліна Картаполава. - І мне вельмі спадабалася. Вядома, чаканні былі, я прагназавала, што тэкст будзе пра нашу краіну - так яно і адбылося. Калі казаць, пра што хацелася напісаць, то, мабыць, пра прыгажосць нашай прыроды. Наконт складанасці - я хвалявалася, што ён будзе больш цяжкі. Але насамрэч было лягчэй, чым чакала.

Моўная разнастайнасць сёння - велізарны здабытак спадчыны і непаўторны вынік творчасці чалавека. Мова забяспечвае непарыўную сувязь паміж яе носьбітамі, паміж мінулым, сапраўдным і будучыняй. Таму, каб аднойчы беларуская мова не перастана існаваць - "Не пакідайце мовы нашай, каб не ўмёрлі!".

Неаніла ЛЮБАНЕЦ.

<https://www.nesvizh-news.by/2024/02/21/pisham-pa-belarusku-u-nyasvizhy-prajshla-dyktoyka-pa-belaruskaj-move/>



Дыялог бібліятэкараў аб будучыні бібліятэк

27 лютага ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна праходзіў Міжнародны навукова-практычны семінар "Бібліятэка як сацыя-камунікатыўны інстытут грамадства". На ім абмяркоўваліся пытанні развіцця дызайну бібліятэчнай прасторы, рэалізацыі бібліятэчных праектаў, прысвечаных знаным літаратарам, арганізацыі выставачнай дзейнасці, развіццю сямейнага чытання, заахвочвання чытачоў да сацыякультурнай дзейнасці і наведвання бібліятэк.

Загадчыца аддзела бібліятэчнага ведамства Таццяна Анатолеўна Лаўрык распавяла пра ажыццяўленне ў 2022-23 гадах праекта "Пісьменнікі роднага краю" сумесна з Беларуска-літвінскім архівам-музеям літаратуры і мастацтва, Саюзам пісьменнікаў Беларусі, выдавецтвам "Мастацкая літаратура", Тэатрам юнага глядача, газетамі "ЛіМ" і "Звязда".



З мэтай папулярызацыі творчасці Кузьмы Чорнага, Максіма Багдановіча, Язэпа Пушчы, Алеся Бачылы і іншых пісьменнікаў. Даследчыца паведаміла пра стварэнне віртуальнага музея М. Багдановіча на базе Менскай абласной бібліятэкі імя Пушкіна, пра адкрыццё віртуальнага музея В. Віткі ў Слуцкай раённай бібліятэцы, віртуальнага музея Язэпа Пушчы на сайце www.planetabelarus.by. Пасляхова праходзіў Міжнародны анлайн-конкурс чытальнікаў "Пад зоркай Венеры" ў сакавіку 2023 года.



Загадчыца аддзела маркетынга сацыякультурнай дзейнасці Наталля Жаркевіч распавяла пра выставачную дзейнасць Менскай абласной бібліятэкі імя Пушкіна. Марына Іванова паведаміла пра развіццё арт-прасторы сучасных бібліятэк.



Дырэктар Ленінградскай абласной бібліятэкі Ірына Віктараўна Сямёнава паведаміла пра Усерасійскі конкурс "Самы чытаючы рэгіён". Прагучала цікавая інфармацыя пра Усерасійскі фестываль "Літаратура і кіно" ў Гатчыне. Абмен інфармацыяй і досведам быў цікавы і карысны.

*Э. Дзвінская.
Фота аўтара.*



Леанід Лаўрэш

Цэрквы горада Ліды да пачатку XIX ст.

(Заканчэнне. Пачатак у папярэднім нумары.)

Імя аднаго з лідскіх святароў сярэдзіны XVII ст., Філона Круковіча, мы даведваемся з матэрыялаў судовай справы, якая слухалася 18 снежня 1647 г. у Галоўным трыбунале Вялікага Княства Літоўскага ў сувязі са спрэчкай вакол маёнтка Вялікая Крупа. Трыбунал прысудзіў тады Марціну і Івану Палонскіх выплаціць Філону Круковічу доўг і пяню ў памеры 618 коп літоўскіх грошаў³⁴. На жаль, Філон Круковічкі ўказаны проста як "прэзбітэр цэрквы Лідскае", без удакладнення, пра якую царкву ідзе гаворка.

Пра стан адноўленых у другой палове XVII ст. лідскіх цэркваў можна даведацца з акта візітацыі 1681 г. У горадзе мелася дзве царквы, адна "пад вызнаннем св. Мікалая, каля рынку даўнейшага і іншая на прадмесці, на пляцы для цэркваў святлейшай фундацыі Каралёў Ягамосцяў"³⁵, на прадмесці - царква Прачыстай. Каралеўскі фондуш загінуў падчас вайны, ці як напісана ў акце візітацыі падчас "маскоўшчыны", аб чым пасля вайны зроблены запіс у кнігах Лідскага гродскага суда.

Парахам³⁶ лідскім і адзіным святаром гэтых дзвюх цэркваў быў Якуб Казлоўскі, прычым пра царкву на Зарэччы напісана, што ў ёй "ніякага парадку няма і набажэнства бывае не часта"³⁷. Абедзве цэрквы былі драўлянымі і вельмі беднымі, толькі царква св. Мікалая была "абразамі аздоблена"³⁸. Канешне ж, немагчыма ўявіць царкву ўсходняга абраду без абразоў, і таму можна меркаваць, што ў царкве Прачыстай яны былі зусім нізкай якасці.

З акта бачна, што царква св. Мікалая мела сігнатурку з малым званам³⁹ і званіцу з больш вялікім званам. У актах візітацыі звычайна паведамлялася пра царкоўныя купалы і ўказваліся ўсе жалезныя рэчы ў царкве і парафіяльных пабудовах (завесы, зашчэпкі і інш.), бо жалезныя рэчы ў той час мелі вялікі кошт. У нашым выпадку пра

купалы ці жалезны рыштунак абедзвюх цэркваў нічога не напісана, таму можна зрабіць выснову, што гэта былі вельмі простыя і танныя пабудовы.

З царквы св. Мікалая была скрадзена дараносіца, а адзіная каштоўная рэч - "келіх срэбны пазалочаны сучасным святаром закладзены ў Вільні. Загадваем, пад строгай карай, каб быў як найхутчэй выкуплены", - пісаў візітатар. Наогул, царкоўнага начыння для богаслужэння і святарскага адзнення мелася мала і яно было таннае. Тым не менш царква мела Антыміс Мітрапаліта Календы, прэзентаваны самім мітрапалітам, які яго і асвяціў, а папярэдні святар набыў (Календа памёр у 1674 г.)⁴¹.

Цэрквы мелі неабходны камплект кніг для службы ва ўсходнім абрадзе, але чамусьці ў пераліку царкоўных дакументаў адсутнічаюць спісы парафіян і метрычныя кнігі.

Пры царкве св. Мікалая стаяла "плябанія - белая хата, коштам самога айца пабудаваная", а таксама яшчэ "хата чорная з сенямі, гумно, хлёў з хросту"⁴². З боку рынку пры царкве св. Мікалая стаяў шпіталь, што каза пра тое, што лідскія ўніяцкія цэрквы выконвалі свае сацыяльныя абавязкі.

Акрамя святара пры царкве былі два званары. Абедзве лідскія цэрквы мелі зямлю і двух прыгонных - "агароднікаў", што каза пра невялікую колькасць царкоўнай зямлі.

У XVI ст. адбыўся масавы пераход былых праваслаўных у пратэстанцтва, прычым першымі тут былі больш вышэйшыя сацыяльныя пласты - шляхта і гараджане. А контррэфармацыя і вайна сярэдзіны XVII ст. прывяла да масавага пераходу былых пратэстантаў у рыма-католікі, і лідская царква амаль што страціла гарадскіх прыхаджан. Таму дзве лідскія цэрквы ў горадзе і навакольных вёсках мелі ўсяго 330 вернікаў⁴³.

"Падымны рэстр Віленскага ваяводства 1690 г." падае, што "празбітар тамтэйшай царквы" лідскай меў 1 дым⁴⁴.

³⁴ Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов. Декреты Главного Литовского трибунала. Т. 15. Вильна, 1888. С. 38-39.

³⁵ Архіў Жыровіцкай семінарыі. Архіў Лідскага благачыння. Ф. 1. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 117.

³⁶ Парах - святар які мае паўнаважанні стала кіраваць парафіяй (прыходам).

³⁷ Архіў Жыровіцкай семінарыі. Архіў Лідскага благачыння. Ф. 1. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 117.

³⁸ Тамсама.

³⁹ Сігнатурка (лац.: signatura - подпіс, ад лац.: signo - паказваю, пазначаюць) - невялікая вежачка (звычайна са званам, які таксама завецца сігнатуркай), якая узвышалася над прэзбітэрыем.

⁴⁰ Архіў Жыровіцкай семінарыі. Архіў Лідскага благачыння. Ф. 1. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 117.

⁴¹ Тамсама.

⁴² Тамсама.

⁴³ Тамсама.

⁴⁴ Metryka Litewska. Rejestr Wielkiego Ksestwa litewskiego. Wojewodztwo wilenskie 1690 r. Warszawa, 1989. S.



У 1702 г. і 1710 г. Ліду спалілі шведы. Таму ў 1717 г. Вальны сойм Рэчы Паспалітай зноў вызваліў горад ад падаткаў, а таксама пацвердзіў яго старыя прывілеі.

У другой палове XVIII ст. Ліда інтэнсіўна развіваецца. У 1765-1770 гг. паўстаў новы мураваны касцёл-фарны, пабудаваны замест старога драўлянага. Недзе тады ж на Рынкавай плошчы пабудавалі мураваную ратушу, упрыгожаную порцікам з калонамі. Пры ратушы існавала старадаўняя драўляная пабудова, выкананая ў гатычным стылі.

Лепшы знаўца нашай гісторыі Міхал Шымялевіч пісаў: *"Пад канец XVIII ст. хрысціянскія могілкі горада Ліды знаходзіліся на ўзгорку паміж вуліцамі Гражыны, Вызвалення, Гарыстай. Тут, над старым млынарскім ставам, стаяла драўляная ўніяцкая царква Уваскрэсення Гасподняга, пабудаваная з дрэва, разабранага ў 1765 г., парафіяльнага касцёла, пры царкве знаходзіўся шпіталь для ўбогіх, г. з. прытулак"*⁴⁵. З іншай крыніцы вядома, што ў 1765 г. з дрэва разабранага старога фарнага касцёла, *"як кажучь, яшчэ ў добрым для сцэнаў"*, пабудавалі новую ўніяцкую царкву⁴⁶.

У "Вопісе парафій Лідскага дэканата ў 1784 г." запісана, што на Зарэччы існуе *"карчма старасты лідскага, прадмесце і плябанія ўніяцкая (ritus grati uniti)"*⁴⁷.

Зразумела, што новая царква Уваскрэсення Гасподняга была пабудавана на пляцоўцы былой Прачысценскай царквы і на карце канца XVIII ст. бачна, што гэтая царква мела форму падвойнага крыжа.

На гэтым старым, намоленым царкоўным пляцы меліся прыходскія могілкі, жыхарка горада Я. Ярмант пісала ў мемуарах пра сваё жыццё ў 1930-я гг.: *"Наш дом знаходзіўся ніжэй вуліцы Вызвалення (цяпер Калініна), калісьці на гэтым месцы былі могілкі, бо ў агародзе знаходзілі чалавечыя косці"*⁴⁸.

Лідзянін XIX ст. Нікадзім Сегень, які пабудаваў дом недалёка ад гэтай былой царквы, гэтак апісаў сваё наваколле: *"Сырасць Дзяканкі, відаць, непакоіла Нікадзіма (тут стаяў ранейшы дом Сегеняў - Л. Л.), бо ён*

купіў кавалак сухой пясчанай зямлі на так званай "Горцы". Гэтыя землі нядаўна былі далучаны да гарадскога раёна "Зарэчча". Да гэтага, тут, на "Горцы", доўгі час мелася пляцоўка для вывучкі казакоў, якія стаялі ў горадзе.

У яшчэ ранейшыя часы на "Горцы" мусілі быць могілкі, бо там (у значнай глыбіні) часта выкопваліся чалавечыя косткі.

*Набыты Нікадзімам участак зямлі прылягаў да дзвюх яшчэ нядаўна пазначаных вуліц: Мастоўскай (былая дарога на хутар Мастоўшчына) і Гарыстай, якая вяла ад млына да дарогі "на Ліпнішкі" (зараз перакрываўне вуліц Чарнышэўскага і Стралкоўскага - Л.Л.). Ля падножжя замка размяшчаўся вадзяны млын з вялікай сажалкай. Вуглавое размяшчэнне пляца пад дом Нікадзіма было вельмі зручным для будучага падзелу дома паміж дзецьмі, бо дазваляла кожнаму мець добрую будаўнічую пляцоўку з выходам на вуліцу"*⁵⁰.

Знакаміты віленскі гісторык Іяхім Леявель, у 1805 г. вандруючы праз Ліду, занатаваў: *"Ліда - мураваны горад з драўлянымі сцэнамі"*⁵¹. Тут ёсць толькі мураваныя касцёлы, з іх піярскі касцёл ужо б гадоў як накрыўся дахам і белым накрыццём⁵². Апрача гэтых двух з паловай касцёлаў⁵³ ёсць яшчэ замак з чатырма высокімі сцэнамі, які сведчаць што Ліда была горадам літоўскіх князёў і мела здольнасць да абароны. Па рагах замка стаяць разваленыя вежы, з трох бакоў замка цячэ рака Лідзея⁵⁴, а за замкам - драўляная пустая царква (Уваскрэсення Гасподняга - Л. Л.)"⁵⁵.

У 30-х гадах XIX ст. царкву Уваскрэсення Гасподняга на Зарэччы зруйнавала бора⁵⁶.

Вызначаныя сучасным метадам каардынаты пляцоўкі меркаванай царквы св. Яна - Прачысценскай - а потым Уваскрэсення Гасподняга: 53.886184832612535, 25.30730971739487⁵⁷.

У актах візітацый канца XVIII ст. на месцы царквы св. Мікалая знаходзіцца ўжо царква пад тытулам Міхала Арханёла. Пазначана царква і на карце горада, напрыклад,

⁴⁵ Шымялевіч Міхал. Збор твораў. С. 216.

⁴⁶ Pyzel K. Kosciol parafialny p.w. Podwyższenia krzyza sw. w Lidzie // Koscioly i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewodztwa wilenskiego. Krakow, 2008. T. 2., cz. III. S. 103.

⁴⁷ Rybak Andrzej. Dekanat lidzki w 1784 roku w swietle opisow parafii. Bialystok, 2004. S.70.

⁴⁸ Ярмонт Е. В тени замка Гедимины. Лида, 1995. С. 38.

⁴⁹ На ўсходняй ускраіне Зарэчча яшчэ ў першай палове XX-га ст. існаваў невялікі засценак "Мастоўшчына", потым ён стаў лічыцца фальваркам.

⁵⁰ Архіў аўтара.

⁵¹ Гэтая метафара Леявеля кажа пра наяўнасць мураванага замка з касцёламі ў цалкам драўляным горадзе.

⁵² Верагодна, маецца на ўвазе белы тынк.

⁵³ Касцёлы: фарны, кармеліцкі і трэці, недабудаваны, піярскі - адсюль "два з паловай касцёлы".

⁵⁴ Насамрэч рэкі Лідзея і Каменка.


⁵⁵ Listy Joachima Lelewela : oddzial pierwszy: listy do rodzenstwa pisane. Poznan, 1878. T. 1. S. 44.

⁵⁶ Шимелевич М. Город Лида и Лидский замок (Исторический очерк) // Виленский календарь. Вильно, 1906. С. 37-57.

⁵⁷ Лаўрэш Леанід. Дзе і што археолагам шукаць у Лідзе // Лідскі Летанісец. 2023. № 3 (103). С. 36-41.



на карце канца XVIII ст, надрукаванай у кнізе В. А. Чантурыі "Градостроительное искусство Беларуси второй половины XVI - первой половины XIX в.", царква пад тытулам Міхала Арханёла стаяла каля кляштара піяраў; насупраць яе, праз Віленскую вуліцу, мелася сінагога⁵⁸. Пры канцы XVIII ст. - на пачатку XIX ст. горад



Цэнтр горада ў XVIII ст. з уніяцкай царквой. Карта з кнігі Чантурыя Ю. В. "Градостроительное искусство Беларуси второй половины XVI - первой половины XIX в.". 3 - фарны касцёл, 4 - ратуша, 5 - грэка-каталіцкая царква Міхала Арханёла, 6 - касцёл піяраў, 7 - кармеліцкі касцёл, 8 - сінагога

меў два цэнтры, размешчаныя на восі, якой была вуліца Віленская. У адным цэнтры знаходзіўся замак, фарны касцёл, кляштар кармелітаў, у другім - ратуша, сінагога, уніяцкая царква Міхала Арханёла і кляштар піяраў⁵⁹.

Царква Міхала Арханёла з'явілася ў выніку аднаўлення і перывсвячэння былой царквы св. Мікалая, бо пры канцы XVIII ст. драўляная царква пад тытулам Міхала Арханёла была ўжо ў дрэнным стане. Царква была пабудавана на падмурку, крытая гонтай, мела фацыята⁶⁰ і купал з жалезным крыжам па-над царквой⁶¹, акрамя вялікага купала, меўся яшчэ і "другі малы купал з крыжам жалезным"⁶². На карце канца XVIII ст. бачна, што царква Міхала Арханёла мела форму крыжа.

Тут трэба адзначыць, што купалы ўніяцкіх царкваў не мелі цыбулепадобнага выгляду, як маскоўскія царквы. Пачынаючы з сярэдзіны XVIII ст. нашы царквы мелі фігурныя грушападобныя гранёныя купалы, якія зваліся "бані" ці "банькі"⁶³, у залежнасці ад памераў. Так называецца купальнае пакрыццё паўкруглай формы або круглы купал у завяршэнні вежаў ці вярхоў. У адрозненне ад гладкіх купалоў-цыбулін усходніх праваслаўных храмаў, банькі мелі складаны сілуэт і падзел на грані, "банькі" рабілі шмат'яруснымі, на васьмігранных і шасцігранных шыйках, што стварала кантрасныя светлаценевыя эфекты.

У 1784 г. у царкоўным архіве захоўваўся фундуш вялікіх князёў ВКЛ 1524 г. і фундуш на юрыдыку⁶⁴ ў г. Лідзе пад назвай Папоўшчына, падпісаны мітрапалітамі Антонам Сялявам 4 ліпеня 1644 г. і Львом Кішкам 4 ліпеня 1717 г. у маёнтку Рута Наваградскага павета⁶⁵. У 1784 г. юрыдыку арандаваў яўрэй Ісак Ёселевіч, плацячы штогод 8 злотых 15 грошаў⁶⁶. У 1792 г. юрыдыка пустая, "падлеглая заняпаду"⁶⁷.

Пры царкве св. Міхала меўся шпіталь і пабудовы плябаніі: хата святара з каморай, пякарня, клець (амбар), гумно, хлеў. Плябанія "часткова плотам, а часткова жэрдкай агароджана, з брамай, стараннем двара і святароў пабудаванай"⁶⁸. Дарэчы, наяўнасць брамы - прыкмета багатай парафіі, таму ў акце візітацыі запісана, чым стараннем яна пабудавана. Тут жа каля царквы знаходзіліся старажытныя могілкі: "Пляц, дзе пабудаваны

⁵⁸ Чантурия Ю. В. Градостроительное искусство Беларуси второй половины XVI - первой половины XIX в.: Средневековое наследие, Ренессанс, барокко, классицизм. Минск, 2005. С. 51.

⁵⁹ Чантурия Ю. В. Градостроительное искусство Беларуси второй половины XVI - первой половины XIX в.: Средневековое наследие, Ренессанс, барокко, классицизм. Минск, 2005. С. 51.

⁶⁰ Фацыята - паддашак, мансарда.

⁶¹ НГАБ. Ф.136. Воп. 1. Спр. 41244. ... Арк. 35.

⁶² Дзяржаўны гістарычны архіў Літвы. Ф.634. Воп. 1. Спр. 53. Візіты царкваў Лідскага і Слонімскага Дэканата. 1784 г. Арк. 85.

⁶³ Назва паходзіць ад лацінскага слова *banium* (так зваўся пуката-ўвагнуты посуд, якім карысталіся для абмывання ў тэрмах і купальнях, пазней - у баптыстэрыях пры абрадзе хрышчэння).

⁶⁴ Юрыдыка - частка горада, якая падпарадкоўвалася федалу і на жыхароў якой не пашыралася судовая і адміністрацыйная ўлада магістрату.

⁶⁵ ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 86 адв.

⁶⁶ Тамсама. Арк. 96 адв.

⁶⁷ НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. ... Арк. 36.

⁶⁸ Тамсама. Арк. 35 адв.



царква са шпіталем і дзе знаходзяцца могількі мае паўтара морга" ⁶⁹.

Пры капітальным рамонце вуліцы Сувальскай (першасная назва - Віленская, зараз - Савецкая) і пракладцы тэлефонных кабеляў да будаванай у той час новай пошты па вуліцы Міцкевіча, у 1937 г. тут знойдзены парэшткі XVIII ст. "лідскіх месціцаў, якія былі пахаваны на могільках пры ўніяцкай царкве, якая згарэла ў першай палове XVIII ст. ... Потым праваслаўныя святары прадалі пляц былых могільак каля царквы пад участкі для будаўніцтва, і тут былі пабудаваны дробныя крамы" ⁷⁰.

10 кастрычніка 1865 г. падчас асвячэння праваслаўнай царквы ў Шчучыне, святар Віленскага Кафедральнага сабора а. Антон Пшчолка сказаў, што царква Міхала Арханёла была разбурана ў 1818 г., але "сваё імя, якое народ не забыў, перадала нядаўна ўстаноўленай праваслаўнай царкве" ⁷¹ (маецца на ўвазе сучасны сабор, перабудаваны з касцёла піяраў і асвечаны як праваслаўны 18 жніўня 1863 г. па старым стылі ⁷²). У дадзеным выпадку, няма рацыі не верыць Пшчолку, бо ён кажа пра падзеі, якія адбыліся за 2 гады да яго прамовы і, відавочна, што такая спадчыннасць паміж цэрквамі была відавочнай для сучаснікаў. На карце горада 1842 г. былой уніяцкай царквы ўжо няма, але памяць пра яе захавалася ў назве сучаснай праваслаўнай царквы.

Каардынаты пляцоўкі цэркваў св. Мікалая і Міхала Арханёла (і магчыма св. Спаса): 53.89332136298254, 25.303711884679984 ⁷³.

Паводле дакументаў Архіва ўніяцкіх мітрапалітаў, якія з часоў ліквідацыі ўніяцкай царквы на Беларусі захоўваецца ў Санкт-Пецярбургу, у 1743 г. Лідскі ўніяцкі дэканат заплаціў мітрапаліту штогадовы падатак на ўтрыманне свайго епіскапа і кафедральнай царквы "cathedra-ticum" у памеры 60 злотых, Ашмянскі - 154 злотыя, Мядзельскі - 104 злотыя. З улікам памеру падатку, відавочна, што ў Лідскім павеце ўніятаў было меней, чым на Ашмянш-

чыне і Мядзельшчыне, бо было больш рыма-католікаў ⁷⁴. У 1747 г. з кожнага "каплана" неабходна было заплаціць мітрапаліту "по одному битому талеру". Лідскі павет заплаціў тады 12 талераў ⁷⁵, што сведчыць аб такой жа колькасці ўніяцкіх святароў на Лідчыне. Адзін з іх - лідскі "парах" Антоні Марцінеўскі, пра якога вядома, што ён у тым жа годзе няправільна, без споведзі і абвяшчэнняў, павянчаў шлюб ⁷⁶.

У параўнанні з канцом XVII ст. у прыходзе павялічылася колькасць вёсак, але ў самім горадзе ўніятаў амаль што няма. Колькасць прыхаджан у 1792 г. 608 чалавек ⁷⁷. Нягледзячы на наяўнасць уязной брамы, па класіфікацыі беларускага гісторыка Д. Лісейчыкава, лідская плябанія адносілася да бедных, бо не мела варыўні, аборы, пуні, лазні, бровара і г.д. ⁷⁸.

З-за дрэннага стану царквы ў канцы XVIII ст. царкоўныя ўлады верагодна прынялі рашэнне перавесці святара з Ліды на сталае жыхарства ў вёску Дакудава і адчыніць да гэтага часу нячыныя капліцы ў Ольжаве і Курасеўшчыне (Карасеева, Korosiejow) ⁷⁹. У "Вопісе парафіі Лідскага дэканата ў 1784 г." капліца ў Курасеўшчыне фігуруе як капліца ў Навіцкіх: "Навіцкія, вёска, уніяцкая капліца (ritus grati uniti) і карчма васпана Тукалы, будаўнічага Лідскага" ⁸⁰. Старая драўляная капліца ў Курасеўшчыне існавала яшчэ ў 1830-х гг. ⁸¹

У акце візітацыі 1784 г. ёсць апісанне капліцы ў Ольжаве: "На зямлі вяльможных ягамосцяў паноў Гіне-таў крайчых Лідскіх ⁸² ... У Ольжаве. Драўляная, гонтай крытая, на падмурку, асвечаная. Гэтага асвячэння сакрамента быў прэзентаваны. ... досыць мае апаратаў, якія ёсць падчас візіты. ... капліца пабудавана, за кошт ... у Яна Бялькевіча, сурагатара Гарадзенскага ⁸³, 2 жніўня 1764 г. ахвяравана Лідскай парафіяльнай царкве." ⁸⁴

Такім чынам лідскія ўніяты маліліся ў Ольжаўскай капліцы, і таму ў момант скасавання ўніяцкай царквы, праваслаўныя вернікі засталіся без свайго будынка ў Лідзе.

⁶⁹ ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 86-86 адв.

⁷⁰ Slowo № 268 (4832) 28 wrzesnia 1937.

⁷¹ ЛЕВ. 1865. № 23. С. 929.

⁷² ЛЕВ. 1863. № 17. С. 629-632.

⁷³ Лаўрэнс Леанід. Дзе і што археолагам шукаць у Лідзе. С. 36-41.

⁷⁴ Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. Т. 2. СПб., 1907. С. 84.

⁷⁵ Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. Т. 2. СПб., 1907. С. 118.

⁷⁶ Там жа. С. 116.

⁷⁷ НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. Арк. 35 адв.

⁷⁸ Лісейчыкаў Дзяніс. Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720-1839. С. 66.

⁷⁹ НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. Арк. 36 адв.

⁸⁰ Rybak Andrzej. Dekanat lidzki w 1784 roku w swietle opisow parafii. Bialystok, 2004. S. 67.

⁸¹ Вестник Виленского Св.-Духовского Братства. 1907. № 8. С. 165.

⁸² У 1788 г. Ян Гінет - Лідскі крайчы. Гл. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, S. J. Powiekszony dodatkami ..., Т. 4. Lipsk. 1839. S. 118.

⁸³ Лія Бялькевіч - гарадзенскі сурагатар, парах скідзельскі. Гл. Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. Т. 2. СПб., 1907. С. 124.

⁸⁴ ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 127.



Беларусы сустракаюцца з індзейцамі Чаканья і нечаканья сустрэчы: Даішчынскі, Кумачоў, Кумачоў, Кумачоў, Пушкарэвіч, Скалковіч, Шэрман; статут і адзінота

(Працяг, пачатак гл. у № 19, 22, 24, 27, 30-34, 36-48,
50-52 (2022); 1-52 (53-104) (2023); 1-9 (105-113) за
2024 г.)

Многія фармальныя палажэнні праекта Статута БІТ паўтаралі тое, што было ў падобных дакументах большасці іншых грамадскіх аб'яднанняў (напрыклад, у частцы складу, правоў і абавязкаў членаў, раздзел пра якія ніжэй), але фармулёўкі таго, якія катэгорыі членаў прадугледжваліся (а таксама адрозненне "членаў" і "сяброў", пакуль не было ўведзенае паняцце асацыяванага члена), - часам спецыфічныя і не ўжытыя з узраў, прадстаўленых у такіх крыніцах, як арганізацыйны дапаможнік для таварыстваў кнігалюбаў і зборнік "Уставы добровольных обществ" (1986, у 2 ч.), якія былі ў Бібліятэцы БІТ (апошні нават у двух экзэмплярах). Прэамбула і раздзел I статута змешчаны ў № 7 (111) "Нашага слова.pdf".

СТАТУТ БЕЛАРУСКАГА ІНДЗЕЙНІСЦКАГА ТАВАРЫСТВА

(праект)

РАЗДЗЕЛ II

II. СКЛАД БІТ, ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ЯГО ЧЛЕНАЎ

БІТ складаецца з ганаровых членаў, правадзейных членаў, а таксама ўключае ў якасці членаў з абмежаваным статусам зарэгістраваных кансультантаў і ўдзельнікаў сістэмы забеспячэння дзейнасці БІТ, якія абазначаюцца як сябры.

§ 5. Ганаровымі членамі БІТ могуць быць вучоныя, даследчыкі, журналісты, дзеячы літаратуры і мастацтва, дзяржаўныя, палітычныя і грамадскія дзеячы, як грамадзяне СССР, так і грамадзяне іншых краін, якія ўнеслі значны ўклад у індзейніцкую і адносіны дружбы, супрацоўніцтва і салідарнасці паміж савецкім народам і індзейскімі народамі Амерыкі.

Ганаровыя члены выбіраюцца на з'ездах БІТ на прадстаўленні Цэнтральнага савета. Выбары праводзяцца адкрытай балаціроўкай простага большасцю галасоў. Ганаровыя члены карыстаюцца аднолькавымі з правадзейнымі членамі правамі, але не плацяць членскія ўзносы. Ганаровым членам БІТ уручаюцца дыпламы аб іх абранні.

§ 6. Правадзейнымі членамі могуць быць усе

- 5 -

народам і індзейскімі народамі Амерыкі. Почётнымі членамі БІО могуць таксама быць любімыя прадставіцелі насельніцтва БССР, ліца беларускага і індзейскага прохасходжэння за межавамі СССР, актыўна садействуючы развіццю беларуска-індзейскіх сувязей.

Почётныя члены выбіраюцца на з'ездах БІО па прадставленні савета общества. Выбары праводзяцца адкрытай балаціроўкай простага большасцю галасоў. Почётныя члены пользуются аднаковымі правамі з действацельнымі членамі, но не ўлічваюцца членскімі взносамі. Почётным членам БІО вручаюцца дыпламы аб іх абранні.

§ 6. Действацельнымі членамі БІО могуць быць все лица, которые своей деятельностью содействуют работе общества, в том числе авторы произведений, содержащих индеевнстскую информацию, лица, занятые в областях, связанных с этой информацией или с индеевскими наследием или с международными отношениями, в которых участвуют индейцы.

Примем в действацельныя члены праводзіцца на з'ездах і конферэнцыях БІО; на абірах сабранных аддзелаў в перыяд междз з'ездамі осуществіцца прым кандідатаў в члены общества, имеющих аднаковне с действацельнымі членамі абязанности, но права, соответствующие правам асоцыированных членов.

Возраст кандідатаў в члены БІО не огранічываецца; действацельным членам общества может стать лицо, достигшее 16 лет.

Действацельныя члены БІО ўлічваюцца воступительным взносом в размере 10 рублей и ежемесечным взносом - в размере 5 рублей; учащиеся и студенты ўлічваюцца ежемесечный взнос в размере 2 рублей 50 копеек.

§ 7. Действацельныя члены общества абязаны:

1) находиться на учете в совете БІО, а таксама в одном из отделений (члены общества, живущие за межавамі БССР, становяцца на учет в совете БІО);

2) принимать участие в деятельности БІО;

3) исполнять поручения и указания савета БІО;

4) своевременно вносить членские взносы.

§ 8. Действацельныя члены общества имеют право:

1) присутствовать на собраниях членов БІО с решающим галасом;

2) избирать и быть избранными в руководящие органы БІО;

3) получать помощь БІО в виде консультацый, інструкцый і метадических указаний;

4) пользоваться информационной системой и имуществом БІО.

**Статут Беларуска-індзейскага таварыства
(руская версія), р. 5 of 11. Пачатак раздзела II гл. у
№ 7 (111) "Нашага слова.pdf"**

асобы, якія сваёй дзейнасцю садзейнічаюць рабоце БІТ, у тым ліку аўтары прац, якія змяшчаюць індзейніцкую інфармацыю, асобы, занятыя ў галінах, звязаных з гэтай інфармацыяй або з індзейскай спадчынай або міжнароднымі адносінамі, у якіх удзельнічаюць індзейцы.

Прымем у правадзейныя члены праводзіцца на агульных сходах аддзяленняў БІТ. Правадзейныя члены выбіраюцца ў індывідуальным парадку па рэкамендацыі двух членаў БІТ на падставе пісьмовай заявы.

Правадзейныя члены выплачваюць уступны ўзнос у памеры 5 рублёў і штогадовы ўзнос - у памеры 4 рублёў; навучэнцы і студэнты выплачваюць штогадовы ўзнос у памеры 2 рублёў, асобы ва ўзросце да 16 гадоў ад выплаты ўступнага і штогадовага ўзносаў вызваляюцца.

Тэрміны і парадак выплаты ўзносаў устанаўліваюцца Цэнтральным саветам БІТ.



- 6 -

Действительными членами БИО является членский билет и значок БИО.
§9. Ассоциированными членами (друзьями) БИО могут быть перечисленные в §1 данного Устава лица, которые по тем или иным причинам не могут стать действительными членами общества, а также лица, содействующие обществу в качестве консультантов, информаторов, участников обеспечения деятельности, вкладчиков, распространителей, участников мероприятий и публикации БИО, поверенных в делах:

1) консультант - лицо, которое по собственной инициативе или по просьбе общества дает консультации, экспертные справки, передает письменную, устную и другую информацию по определенным темам, используемую в работе БИО, и делает это постоянно, в соответствии с соглашением между ним и обществом;

2) информатор - лицо, которое обеспечивает общество информационной узкого круга, связанной с его профессиональными и другими признаками и имеющей организационное значение;

3) участник обеспечения деятельности - лицо, которое постоянно обсуждает общество, выполняя определенную творческую или техническую работу, связанную с изготовлением и копированием текстов, фотографированием и ксерокопированием, устной или письменным переводом, художественным оформлением, литературной редакцией и т.п.;

4) вкладчик - лицо, которое делает добровольные пожертвования, а также передает во временное пользование денежных средств, материалов и техники для использования БИО в его деятельности, издания, рукописей и других материалов в информационную систему БИО, вещей, используемых как имущество общества;

5) распространитель - лицо, которое распространяет в своем рабочем или служебном, товарищеском и семейном окружении организационные, популяризаторские и прочие материалы общества;

6) участник мероприятий и публикации БИО - лицо, которое принимает участие в организации и проведении отдельных мероприятий БИО (докладов, лекций, дискуссий, митингов, демонстраций и т.п.) или помещает свои материалы в изданиях других формах вывода информации из информационной системы БИО или средствами информации других организаций, используемых обществом;

7) поверенный в делах - лицо, которое в определенной организации является посредником между БИО и данной организацией, получает постоянную информацию от общества и разъясняет руководству организации позицию и намерения БИО относительно совместной деятельности.

Вол выполняемая ассоциированными членами (друзьями) БИО работа

Устав Белорусско-индейского общества, р. 6 of 11

§ 7. Правдзейныя члены БІТ абавязаны:

- 1) знаходзіцца на ўліку ў цэнтральнай арганізацыі або ў адным з аддзяленняў;
- 2) прымаць удзел у дзейнасці БІТ;
- 3) выконваць даручэнні і ўказанні Цэнтральнага Савета, саветаў аддзяленняў і іх органаў;
- 4) своечасова ўносіць членскія ўзносы.

§ 8. Правдзейныя члены БІТ маюць права:

- 1) прысутнічаць на сходах членаў БІТ з вышальным голасам;
- 2) выбіраць і быць выбранымі ў кіруючыя органы БІТ;
- 3) атрымліваць дапамогу БІТ у выглядзе кансультацый, інструкцый і метадычных указанняў;
- 4) карыстацца інфармацыйнай сістэмай БІТ і маёмасцю БІТ.

Правдзейным членам БІТ выдаецца членскі білет і значок БІТ.

§ 9. Сябрамі БІТ могуць быць асобы, якія садзейнічаюць БІТ у якасці кансультантаў, інфарматараў, удзельнікаў забеспячэння дзейнасці, укладчыкаў, распаўсюджвальнікаў, удзельнікаў мерапрыемстваў і публікацый БІТ, павераных у справах:

- 1) кансультант - асоба, якая па ўласнай ініцыятыве або па просьбе БІТ дае кансультацыі,

- 7 -

якшчэ добравольным і неоплачываемым вкладом у дзейнасць общества.

Ассоциированные члены (друзья) принимаются в БИО президентом совета общества по рекомендациям членов БИО. О принятых ассоциированных членах президент сообщает совету БИО.

§10. Ассоциированные члены (друзья) БИО пользуются правом:

1) участия в мероприятиях общества, кроме организационных, с равнотельным голосом;

2) получения материалов БИО, предназначенных для информирования лиц, сотрудничающих с обществом;

3) пользования библиотекой и другими подсистемами информационной системы БИО, за исключением материалов, предназначенных для использования только действительными членами общества;

4) получения справок по любым вопросам, которые могут включать конфиденциальную информацию.

Ассоциированные члены не могут избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы БИО.

§11. Ко всем членам общества предъявляются требования социально-политического и морального характера, соответствующие принятым съездами БИО идеологическим резолюциям и составляющие кодекс члена БИО. Вступающие в общество должны иметь рекомендации двух членов БИО, предоставить письменное заявление с изложением мотивов вступления и заполнить анкету.

III. Организационная структура общества

§12. Высшим органом БИО является съезд общества, созываемый и организуемый советом БИО ежегодно. Условия и порядок его проведения определяются советом общества.

Съезд БИО:

1) принимает важнейшие решения, связанные с целями и задачами общества;

2) редактирует Устав БИО;

3) рассматривает и утверждает доклады и отчеты совета, контрольной комиссии, других органов и подразделений общества;

4) избирает тайный голосующий совет и контрольную комиссию;

5) разрабатывает план деятельности БИО на ближайший период;

6) обсуждает кандидатов и кандидатуры в члены общества, принимает в члены, избирает почетных членов БИО;

7) определяет позицию БИО по различным вопросам социально-поли-

Charter of the Belarusian - American Indian Society (Russian version), p. 7 of 11. Membership

экспертныя даведкі, перадае пісьмовую, вусную і іншую інфармацыю па пэўных тэмах, якая выкарыстоўваецца ў рабоце БІТ, і робіць гэта пастаянна, згодна з пагадненнем паміж кансультантам і БІТ;

2) інфарматар - асоба, якая забяспечвае БІТ інфармацыяй абмежаванага кола, звязанай з яго прафесійнай або іншай прыкметай, што ўключае паведамленні пра мерапрыемствы, крыніцы інфармацыі, наяўнасць, характар, уласцівасці і да т.п.;

БЕЛАРУСКА-ІНДЗЕЙСКІ ЦЭНТР
Белорусско-индейский центр
246049, БССР, Гомель,
Директор: Алесь Чырвоная Хмара

Белорусско-индейский центр, действующий с 1985 г. в Гомеле, БССР, осуществляет сбор информации по белорусско-индейским связям, ее обработку и вывод, в том числе с целью популяризации, организации и проведение контактов и обменов между индейцами и белорусами, жителями и уроженцами Белоруссии, содействует развитию прямых культурных и экономических отношений между индейскими этносоциальными и иными организациями и организациями БССР, координирует белорусскую индианистику и изучение белорусско-индейских связей, а также мероприятия, связанные с поддержкой индейцев. Белорусско-индейский центр предоставляет всем желающим, сообразившим сведения о себе, необходимую информацию по БИЦ и белорусско-индейским связям, отвечает на все вопросы, выдвигающие известные или предполагаемые белорусско-индейские детали и предлагает все возможные формы сотрудничества.


Belarusian-Indian Center (Беларуска-індзейскі цэнтр, Беларусско-индейский центр), 1985. Алесь Чырвоная Хмара - адзін з двух індзейскіх псеўданімаў аўтара серыі ВСІ. Першая спроба арганізацыя з беларусізацыяй




БЕЛОРУССКОЕ ИНДЕАНИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО
АНКЕТА

1. Семья, имя, отчество (Белорусский вариант);
 2. Дата и место рождения (полностью);
 3. Национальность;
 4. Партийность (указать год);
 5. Образование (указать наименования и номера всех школ и других учебных заведений, приобретенные специальности);
 6. Место работы и должность (полное название организации, адрес, служебный телефон);
 7. Домашний адрес и телефон (другие, при наличии);
 8. Семейное положение: Ф.И.О. родителей, братьев, сестер, супруги (супруга), а также детей с указанием даты рождения;
 9. Интересы (любимые занятия и умения, кроме индеевских; перечислить в виде "объявлений", чтобы привлечь внимание других членов общества на общность интересов, что будет содействовать более успешному сотрудничеству);
 10. Индеевские интересы:
год возникновения, мотивы, источник первых сведений;
индейские группы (наиболее интересные);
отряды Америки, регионы и культурные области;
темы (наиболее интересные стороны жизни индейцев, индейцы с определенной точки зрения);
 11. Индеевское ("индейское") имя (на индейском языке(языках) и в переводе);
 12. Породненное племени;
 13. Дата вступления в организационную группу Белорусского индеевского общества (указывается дата принципиального согласия вступить в группу, дата приема указывается руководителем ОБИНО);
- Дата заполнения анкеты _____ Подпись _____


Белорусское индеевское общество. Анкета (рускоязычная версия). Society's personal form



Алесь Карлюкевіч. Вопросы для интервью, 1993, с. 2 з 3-х



Алесь Карлюкевіч. Пытанні для інтэрв'ю, 1993, с. 1 з 3-х



Ales Karliukevich, journalist. A 1993 interview's questions, p. 3 of 3

3) удзельнік забеспячэння дзейнасці - асоба, якая пастаянна абслугоўвае БІТ, выконваючы пэўную творчую або тэхнічную работу, звязаную, напрыклад, са стварэннем і капіраваннем тэкстаў, фатаграфаваннем і кіназдымкай, вусным або пісьмовым перакладам, мастацкім афармленнем, літаратурнай рэдакцыяй;

4) укладчык - асоба, якая робіць добраахвотныя ахвяраванні, а таксама перадачу ў тэрміновае карыстанне, уключаючы грашовыя сродкі, матэрыялы і тэхнічныя сродкі для выкарыстання БІТ у яе дзейнасці, выданняў, рукапісаў і іншых носьбітаў інфармацыі ў інфармацый-



By Alvin Bobidosh, Lac du Flambeau. Дызайн аджыбвэ А. Бабідаша (ёсць і падобны для бюлетэна БІТ)

ную сістэму БІТ;

5) распаўсюджвальнік - асоба, якая распаўсюджвае ў сваім рабочым або службовым, таварыскім, сяброўскім і сямейным асяроддзі арганізацыйных, папулярызатыйных і іншых матэрыялаў БІТ і займаецца гэтым пастаянна;

6) удзельнік мерапрыемстваў і публікацый БІТ - асоба, якая прымае ўдзел у арганізацыі і правядзенні асобных мерапрыемстваў БІТ (дакладаў, лекцый, дыскусій, мітынгаў, дэманстрацый, выставак і т.п.) або змяшчае свае матэрыялы ў выданнях і іншых формах вываду інфармацыі БІТ ці сродках інфармацыі іншых устаноў і арганізацый, што выкарыстоўваюцца БІТ;

7) павераны ў справах - асоба, якая ў пэўнай арганізацыі або ўстанове з'яўляецца пасрэднікам паміж БІТ і дадзенай арганізацыяй або ўстановай, атрымлівае пастаянную інфармацыю аб БІТ і растлумачвае кіраўніцтву пазіцыю і намеры БІТ адносна сумеснай дзейнасці.

Сябры прымаюцца ў БІТ прэзідыумам Савета аддзялення па рэкамендацыі двух членаў БІТ. Пра прынятых сяброў прэзідыум паведамляе Савету аддзялення.

Уступных і членскіх узносаў сябры не плацяць.

§ 10. Сябры БІТ карыстаюцца правам:

1) удзелу ва ўсіх мерапрыемствах БІТ, акрамя арганізацыйных, з дарадчым голасам;

2) атрымання ўсіх матэрыялаў БІТ, прызначаных для інфармавання асоб, якія супрацоўнічаюць з БІТ;

3) карыстання бібліятэкай і іншымі падсістэмамі інфармацыйнай сістэмы БІТ, за выключэннем матэрыялаў, прызначаных для выкарыстання толькі членамі БІТ;

4) атрымання даведак па любых пытаннях, якія могуць уключаць індзейніцкую або беларуска-індзейскую інфармацыю, уключаючы перыядычныя даведкі.

5) Сябры не могуць выбіраць і быць выбранымі ў кіруючыя і рэвізійныя органы БІТ.

ДАШЧЫНСКІ Дзмітрый - нарадзіўся ў Менску, фрыстайліст, двухразовы прызёр Алімпійскіх гульняў у акрабатыцы. Быў капітанам беларускай каманды на зімовых Алімпійскіх гульнях 2010 г. у Ванкуверы, заняў 11-е месца.

Канадскі беларус Пётр Мурзёнак апісаў адкрыццё гульняў зімовай алімпіяды як убачанае па тэлебачанні ў

сваёй кнізе 2015 г. "Адвечныя плыні". Запіс у ёй за 12.02.2010:

"Калі мы ўключылі тэлевізар у 9 гадзін раніцы, у Ванкуверы было яшчэ цёмна. Розніца ў часе паміж намі - 3 гадзіны, але эстафета з факеламі алімпійскага агню ўжо ішла. [...] Многія выйшлі сустракаць алімпійскі агонь з Дзяржаўнымі сцягамі з кляновым лістом - сімвалам Канады. Алімпійскі агонь суправаджаецца воклічамі прысутных. Месцамі людзі выконваюць дзяржаўны гімн. Факельшчыкі спыняюцца каля знакамітых помнікаў. Вось піраміда, складзеная з каменных глыбаў абарыгенамі, а вось помнік загінуўшым воінам, куды прыйшлі ветэраны, каб сустрэць алімпійскі агонь. Усюды факельшчыкі спыняюцца і фатаграфуюцца з жыхарамі горада. Агонь суправаджае паліцыя. За імі едзе паліцыя на раварых у жоўтых мундзірах і на прыгожых конях у параднай чырвонай форме. [...]

Алімпійскі агонь знаходзіцца яшчэ далёка ад велічнага стадыёна, які запоўнены да адказу тысячамі аматараў спорту. Ва ўрадавых ложах генерал-губернатар і прэм'ер-міністр Стывэн Гарпэр [Stephen Harper]. З цэнтра арэны ўздымаюцца чатыры высокія слупы ў вобразе багоў з рухомымі рукамі. На арэне стадыёна з'яўляюцца сотні абарыгенаў, якія паказваюць сваё майстэрства. Іх тут называюць "прадстаўнікамі першай нацыі". Так, гэта іхняя краіна, іхняя зямля. Яны пранеслі сваю культуру праз стагоддзі і зараз развіваюць яе далей. У іх ёсць свая мова, свае песні, свая музыка і танцы. І ніхто ім нічога не забараняе. Яны адзеты ў рознакаляровыя ўбранні, з мноствам вялікіх птушыных пер'яў.

Гучыць гімн Канады. Восем паліцэйскіх у параднай чырвонай форме нясуць алімпійскі сцяг. Сцяг падымаецца пад канадзкі дзяржаўны гімн, які выконвае спявачка Нікі Яноўскі [Нікі Янофскі, Nikki Yanofsky].

Пачынаецца шэсце спартыўных каманд з розных краінаў свету ў алфавітным парадку: Албанія, Алжыр, Андора, Аргенціна, Аўстралія, Аўстрыя, Азербайджан, Беларусь, Бельгія... Латвія, Літва... Румынія, Расія... Перу, Польшча... Украіна, Узбекістан, Канада.

Канцэрт працягваецца. Над арэнай стадыёна з'яўляецца паўночнае ззянне. Ляціць арол, бяжыць буры мядзведзь, воўк, белы мядзведзь. У белага мядзведзя трэснуў лёд пад нагамі і ён паплыў. І ўсё гэта, здаецца, наяве, але гэта не што іншае, як дасягненні сучаснага кіно. Далей паказваюць бязмежнае мора, на якім плаваюць кіты. Ці ж не цуд! Падымаюцца слупы святла з зямлі, яны ўпіраюцца ў паўночнае ззянне, потым з іх робяцца дрэвы. На пляцоўцы, якая вырасла з зямлі, іграе аркестр, спявачка выконвае прыгожую песню. Дрэвы апускаюцца ўніз, на небе з'яўляецца месяц, да якога з зямлі ляціць чалавек. З'явіўся і чорт, які пекна іграе на скрытцы. Зверху ляцяць кляновыя лісточкі. Мянэцца пейзаж: то хвалюючае мора, то хлебнае поле, на якім хутка бягуць коні. Усё было прыгожа! На стадыён убягае факельшчык з алімпійскім агнём. Запальвае тыя



Package from Ilya Vinkovetsky (Vancouver). Our thanks were sent to him on 2011-12-20. Ілья Вінкавецкі даслаў ксераконію вопісу з бібліяграфіяй на праваслаўных архівах "Russian Orthodoxy in Alaska" (1980) Б. Сміт, у якой згадваецца і М. Грынкевіч, а таксама свой артыкул "Building a Diocese Overseas" (Ab Imperio, 2010)

слупы, што выйшлі з зямлі. Потым бяжыць на вуліцу - запальвае і там. Неба таксама салютуе адкрыццю алімпійскіх зімовых гульніў 2010 года".

Пасля заваявання бронзавага медала на алімпіядзе ў Нагана ў 1998 г. Дзмітрый Дашчынскі ў інтэрв'ю расказаў пра рытм свайго спартыўнага жыцця:

"Які адпачынак. Ледзь вярнуліся дадому, пачаліся этапы Кубка свету. А на апошні - камерцыйны - старт у Амерыку мяне запрасілі персанальна. Выступалі ў вельмі прыгожым месцы, каля возера Лейк-Таха, у штаце Невада на мяжы з Каліфорніяй".

Дзмітрый тады вучыўся ў гуманітарным эканамічным недзяржаўным інстытуце, на спецыяльнасці "псіхалогія".

"- У вашым відзе спорту не абыдзецца без кваліфікаванага псіхолога, які дапаможа настроіцца перад адказным стартам, здыме напружанне, падкажа. Ёсць ён у вас?"

- Лепш, калі ўмееш гэта рабіць сам. Бо асабіста мне пабочны толькі перашкаджаў бы.

- І ўмееш сам?

- Па меры магчымасці. Пакуль, здаецца, атрымліваецца.

- Часам па тэлебачанні паказваюць, як скачуць са стромай скалы ў мора індзейцы або хтосьці на адмысловай гумцы сігае ўніз галавой, з вар'яцкай вышыні. Ты на сябе такую сітуацыю не прымяраў?

- Я, вядома, хацеў бы скокнуць з гумай, мусіць, задавальненне велізарнае. Лёша Парфянкуў яго адчуў, здаецца, у Аўстрыі, кажа, класна. Тым больш у нас прафесія такая.

- А ёсць такія рэчы, на якія ты не адважыўся б?
- Думаю, так".

Літ:

12059 Мурзёнак П. Адвечныя плыні. Мн., 2015.

7588 Дацінскі Д. "Я сам себе психолог...": беседа с белорусским спортсменом, который на Олимпийских играх в Нагано завоевал бронзовую медаль в состязаниях по фристайлу / беседовал В. Петров // Вечерний Минск. 1998. 17 апр.

9145 МакЛіад Дж. Дрыготкае дрэва / пер. з анг. І. Варобей // Беларус: літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў замежжа. Нью-Ёрк, 2010. С. 33-40.


КУМАЧОЎ Леанід - ён і яго брат Уладзімір (гл.), ураджэнцы і жыхары Горак, сваім прыкладам пацвярджаюць, што іх прозвішча, якое ёсць у "Хто ёсць хто ў гісторыі Рускай Амерыкі", - не адзіночны факт выпадковага з'яўлення носьбіта ва ўсходняй Беларусі.

Нарадзіўся 14.01.1940 г. Яны з братам у 1965 г. скончылі гідрамеліяратыўны факультэт БСГА (БДСГА), дзе Леанід адразу працаваў асістэнтам, затым старшым выкладчыкам на кафедры супраціўлення матэрыялаў.

Калі мы спрабавалі звязацца са студэнтамі акадэміі з Лацінскай Амерыкі, ён быў выкладчыкам, дацэнтам кафедры будаўніцтва і эксплуатацыі гідрамеліяратыўных сістэм (з 1988 г. дацэнт, з 1972 г. быў на ёй старшым выкладчыкам).

У 1999 г. мы зафіксавалі для сябе ў Акадэміі імёны студэнтаў БСГА з Балівіі, Нікарагуа, Эквадора і іншых лацінаамерыканскіх краін (маем сканы картак з выліскамі). Нас спыталі тады: навошта звесткі? Адказ быў: цікава будзе даведацца, якіх пазіцый дасягнулі гэтыя студэнты, іх выпускнікі на сваёй радзіме.

Бланка Лідзія Васкес Урэнья (Blanca Lidia Vasquez Ureña) ёсць у Facebook з адзнакамі пра працу кіраўніком праектнага аддзела ў кампаніі ў Балівіі ("нафта і газ") і вучобу ў БСГА ("Trabajo como Jefe de Unidad de Ingenieria de Proyectos en Empresa Electrica Corani S.A.", "Univer-



Some statistics and names of students from Bolivia, Venezuela, Guyana, Columbia, Nicaragua in Agricultural Academy in Gorki (1985/1986), including Bolivia's Blanca Vasquez



sidad Estudio en ACADEMIA AGRICOLA DE BIELORUSIA", таксама яна "Estudio en Colegio Maryknoll"). Па-за прафесіяй Бланка бадай што заслужаны дзеяч у галіне танцаў, харэаграфіі.

Пераважная большасць імёнаў і прозвішчаў у паперах БСГА - іспанскія (хоць носьбіты могуць быць чыстакроўнымі індзейцамі, вельмі часта яны метысы), але ёсць і невялікая колькасць адназначна індзейскіх.

Літ.:

2625 *Каталог книг Горецкой бібліятэкі. Горкі, 1913.*

4501 *Культура беларускага пагранічча: тэматычны зборнік навуковых прац. Кн. VI: Культура беларуска-ўкраінска-расійскага сумежжа. Горкі-Брэст, 1999.*

302 *Лёха, поклонник племени невахо [так]. Студенты на тропе войны: в Горках завершился четвертьфинал республиканского турнира КВН // Знамя юности. 1991. 13 марта.*

10714 *Савянок У. М. Некаторыя штучныя мовы і іх асаблівасці // Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и современность: сборник научных статей по материалам Республиканской научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 22 сентября - 7 октября 2015 г. Горки, 2016. (В файле doc - с. 15-22. Навуковы кіраўнік - Малько Г. І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт БДСГА, пры гэтым нагадаем, што на аймара і кечуа, якія ведалі некаторыя студэнты акадэміі, "мальку" якраз і значыць "кіраўнік". "Клінгонская мова (клінгон) [...] выкарыстоўваліся некаторыя мовы індзейцаў Паўночнай Амерыкі, а таксама санскрыт", напісаў У. Савянок.)*

КУМАЧОЎ Сысой (Sysoi Kumachev) - артыкул А. Грынёва пра яго (Гринева 2009):

"**КУМАЧОЎ Сысой** Міхайлавіч (у дакументах указваецца таксама інашае яго імя - Міхаіл) (?-1850) - віцебскі мешчанін, знаходзіўся на службе РАК у Рускай Амерыцы з 1843, працаваў у Нова-Архангельску прыказчыкам крамы для гандлю з тлінкітамі аж да сваёй смерці; на яго месца быў прызначаны К. Нордстрём [Нордстрём, Нордстрём]".

Варта адзначыць, што Сысой Кумачоў у слоўніку знаходзіцца пасля Антона Кульчыцкага, "відавочна, паляка", а праз аднаго чалавека пасля Кумачова - гранічна кароткі артыкул пра Матэўша Кумлоўскага: гэта "паляк, ваенны матрос", які працаваў у калоніях на РАК у 1850-х.

Літ.:

7765 *Хлебников К. Т. Ново-Архангельск: Русская Америка в записках Кирилла Хлебникова / сост., предисл., коммент. и указатели С. Г. Федоровой; отв. ред. В. А. Александров. М., 1985.*

11799 *Разумовская Р. С. Предметы материальной культуры индейцев-тлинкитов побережья Аляски в Музее антропологии и этнографии им. Петра Вели-*

КУЛЬЧИЦКИЙ Антон – «дворовый человек» доктора Г. Мальшевского, очевидно, поляк, прибыл в Русскую Америку в мае 1852 на корабле РАК «Кадьяк» (пшипер К. Бэр). В мае 1853 К. выехал в Россию на корабле РАК «Николай I» вместе со своим хозяином.

КУМАЧЁВ Сысой Михайлович (в документах указывается также другое его имя – Михаил) (?–1850) – витебский мещанин, состоял на службе РАК в Русской Америке с 1843, работал в Ново-Архангельске приказчиком лавки для торговли с тлинкитами вплоть до своей смерти в 1850; на его место был назначен К. Нордстрём.

КУМИНЁВ Иван – «служитель» РАК, русский промышленник или креол, находился в Русской Америке во второй половине 1820-х.

Fragment from Who's Who in the History of Russian America by Andrei Grinev (2009), p. 280. Articles on Anton Kulchitskii, Sysoi Kumachev and Ivan Kuminiov

кого Академии наук СССР // Страны и народы Востока. Вып. VI: Страны и народы бассейна Тихого океана / под общей редакцией Д. А. Ольдерогге. М., 1968. С. 20-28.

1855 *Ратнер-Штернберг С. А. Музейные материалы по тлинкитам. Очерк II: Церемониальные принадлежности // Сборник Музея антропологии и этнографии. 1929. Т. 8. С. 270-301.*

159 *Grinev A. The Tlingit Indians in Russian America, 1741-1867 / trans. from the Rus. R. L. Bland and K. G. Solovjova. Lincoln, NE, 2008.*

КУМАЧОЎ Уладзімір - нарадзіўся 9.09.1941 г. у Горках. Адначасова з братам Леанідам у 1965 г. скончыў гідрамеліяратыўны факультэт БСГА.

У 1965-1967 гг. працаваў выкладчыкам у Кяхцінскім гідрамеліяратыўным тэхнікуме (Бурація). Затым - у БСГА, загадваў, у прыватнасці, кафедрай гідрозбудаванняў, сельскага будаўніцтва і ўладкавання тэрыторыі (з 2005 па 2009 г., з 1994 г. ён быў прафесарам кафедры, у назве якой было тады проста "...обустройства сельских населенных мест").

2.08.2004 г. мы звярталіся да яго па электроннай пошце: "*Паважаны Уладзімір Іванавіч! Знойдзены цікавыя звесткі пра кантакты магчымых вашых продкаў (С. Кумачоў) з індзейцамі ў 19 ст. Просім паведаміць, адкуль ваш род*". Магчыма, трэба было ўдакладніць, што гаворка ідзе пра Аляску, пра Віцебск - і тады



было б больш верагоднасці атрымаць адказ. Зразумела, што канкрэтна Сысой Кумачоў мог быць яго продкам у асноўным пры ўмове, што ён меў дзяцей яшчэ да ад'езду на Аляску.

Такім чынам, з братамі Кумачовымі магчымыя былі два абмеркаванні: іх сваяк або цёзка па прозвішчы ў Рускай Амерыцы і іх кантакты з лацінаамерыканскімі студэнтамі БСГА. Наколькі рэальна, напрыклад, было пачуць індзейскія мовы ў Горках? У нашых выпісках ёсць сведчанне пра мовы, на якіх гавораць у сям'і (у Балівіі не рэдкасць гаварыць дома на кечуа або аймара).

Дадаткова можна прыгадаць, што ў Горацкім інстытуце вучыўся рэвалюцыянер Іван Лінёў (Іван Логіновіч (Логіновіч) Лінев, нар. каля 1842 г., памёр у 1885 або 1886 г.), які выпрабавваў набыцця веды на амерыканскай глебе. А яшчэ ён у час вайны з індзейцамі рабіў бізнес на пастаўках арміі. Пра гэта было напісана не толькі ў "Гісторыі майго сучасніка" У. Караленкі, але і ў мемуарах даволі баявой жанчыны з беларуска-расійскага пагранічча Кацярыны Брэшка-Брашкоўскай, якія спачатку сталі вядомымі па-англійску.

"Ён вучыўся ў Горыгорацкім [у пер. з англ. у 2006 г. надрукавана "Горгорецком"] сельскагаспадарчым інстытуце, а потым наведваў Пецярбургскі ўніверсітэт. Змяніць навучальную ўстанову яго ўгаварыла маці, устрывожаная шалёным [буйным] ладам жыцця дзяцей памешчыкаў, якія вучыліся ў інстытуце. Яна была разумнай, высокаадукаванай жанчынай, якая хацела, каб яе сын стаў сапраўды карысным членам грамадства. Іван адчуваў да яе глыбокую павагу і імкнуўся выконваць яе жаданні. Ён праву-чыўся ва ўніверсітэце каля двух гадоў. Калі пачаліся студэнцкія беспарадкі канца шасцідзясятых - пачатку сямідзясятых гадоў, Лінёў быў арышта-ваны і выключаны з універсітэта, пасля чаго наступіў у адзін з нова-

створаных ліберальных інстытутаў".

Ужо пасля пераезду ў Амерыку, пасля многіх спроб знайсці нармальную работу: "Неўзабаве яму прадаставілася добрая магчымасць. Працуючы ў краме, Джон пазнаёміўся з маладым адвакатам, які купляў некранутыя лясы пад Сан-Францыска, высякаў іх і зямельныя ўчасткі, што ўтварыліся, прадаваў на вялікай цане. Спачатку ён не адважваўся наймаць рускага арыстакрата ў чорнарабочыя, але, наколькі Джон хацеў такую работу, урэшце ўзяў яго... Так прайшлі тры прыемныя гады, на працягу якіх Джон навучыўся працаваць з усялякімі сельскагаспадарчымі машынамі.

У паўночна-заходніх штатах яшчэ працягваліся індзейскія войны, і тыя месцы, дзе не было чыгунак, патрабавалася забяспечваць зброяй і харчаваннем. Джон вырашыў заняцца гэтай справай. Купіўшы фургоны і некалькі запрэжак мулаў, ён за пару гадоў пераадолеў шмат тысяч міль па прэрыях і лясах, часам абараняючы сваё жыццё і свае тавары ад індзейцаў.

Да таго часу ён пражыў у Амерыцы ўжо пяць гадоў. Час было думаць пра вяртанне ў Расію".

Літ.:

8742 Breshkovskaia K. Hidden springs of the Russian revolution: personal memoirs of Katerina Breshkovskaia. Palo Alto, CA, 1931.

8725 Брешко-Брешковская Е. Скрытые корни русской революции: отречение великой революции, 1873-1920 / пер. с англ. Л. А. Игоревского; [предисл. А. Ф. Керенского]. М., 2006.


ПУШКАРЭВІЧ Іосіф (Хасэ, Jose Puschkarevich) - прозвішча гэтага парагвайца, пра што сведчыць антрапанімічная геаграфія, - "нераважна беларускае", найбольш носьбітаў - у Расіі і Беларусі.

"Беларусь і Парагвай" - тэма даволі вялікая, прычым не кожная краіна ў Еўропе мае такія магутныя

decidió al fin
que yo era grande
y había llegado
al momento preciso
de dejar su esperanza
en mi sino,
y a pesar de la miseria
me compró
un violín.

Desde entonces
día por medio
me llevaban de la mano
a la tienda donde Johann Strauss,
de conocidos enses y simpáticos
con el misterio incorporado
de los sonidos discordantes
en otros debates.
Desde entonces
todos los días
me dejaban
por dos horas enteras
en el departamento
a solas con el violín,
y los ejercicios abstruidos
en la cuerda de sol,
con su voz grave
de adulto mediocre!
Yo pensaba que me tenían
poca que hacer
con el misterio de la música,
y los enseñaba a la voz
humana y dulce
de la cuerda "mi"
bien saber
que este el primer paso
como traductor de poesía.
Eso sí me gustaba,
pero antes el maestro
confundía las cuerdas
y hacía malos modos.
Al fin perdí el interés

From the verses Carlos
Sherman sent to Gomel, p. "9"
[8] of "14" [13] (erroneous
pagination)



Some data on a Latin American student from
Belarusian Agricultural Academy (Gorki, Mogilev
oblasts). Quechua language is mentioned



пункты, якія маем мы: ключавая роля Беларусі ў адраджэнні езуіцкага ордэна, які калісьці фактычна кантраляваў Парагвай, і значная сялянская эміграцыя з Беларусі ў Парагвай. Вайскоўцы з беларускімі каранямі таксама зафіксавалі беларускую прысутнасць у Парагваі. Трэба памятаць, што беларусы заставаліся ў краіне і ў змрочныя часы праўлення метыса Стрэснера. Артур Пракапчук у сваёй кнізе "Беларуская рапсодыя. Гісторыя сям'і" напісаў пра Педра Пракапчука, які даслужыўся да пасады кіраўніка аддзела знешніх сувязей парагвайскага МУС, як пра земляка з Палесся (але з беларускага ці ўкраінскага Палесся насамрэч?), звесткі пра якога ў свой час знайшоў Ю. Сямёнаў. Не паверыце, але гэты Пракапчук быў амаль як свой з Борманам і Менгеле, якія хаваліся ў Паўднёвай Амерыцы.

Але Менгеле, які нібыта быў саветнікам па справах індзейцаў Парагвая, - гэта зусім іншая катэгорыя, чым генерал Іван Бяляеў. Белагвардзец - не абавязкова кат, і Бяляева ведаюць як генерала-этнографа, генерала-гуманітарнага, адным словам, узброенага гуманіста, - ёй увогуле адзін з галоўных "сцягоў" рускага пазітыву ў замежжы.

Не ўсе стрымалі іронію, калі апісвалі намаганні Бяляева. Такім быў і "прагрэсіўны" рускі, хоць і былы белаземігрант Павел Шастакоўскі, які вярнуўся ў "Расію" (г.зн. СССР) і пасяліўся ў Мінску (ён дзед Сяргея Картэса, і кампазітар сам казаў нам, што ў яго продкаў з "рускага" боку зусім не было беларускіх каранёў; магчыма, буйны дарэвалюцыйны прадпрымальнік Крычэўскі (Кричевский) і не быў звязаны з Беларуссю).

3.01.1989 г. у лісце № 1 (першы "гадавы" нумараваны ліст у гісторыі нашай перапіскі) мы пісалі Б. Бур'яну:

"Паважаны Барыс Іванавіч!

Карыстаючыся нагодай - Вашым 65-годдзем, з чым сардэчна вінішваем, - хацелі б звярнуць Вашу ўвагу на праблематыку, якую мы распрацоўваем. [...] Нам неабходна мабілізаваць усе нашы магчымасці, выкарыстаць кожную дробязь - у тым ліку для ўзнаўлення працэсу накуплення беларускай інфармацыі пра індзейцаў, гістарыяграфіі кантактаў.

У падрыхтаванай з Вашым удзелам кнізе П. П. Шастакоўскага "Шлях да праўды" (1960) ёсць цікавая глава "Парагвайскія казакі" (с. 210-215), дзе прыводзіцца некаторыя звесткі пра дзейнасць генерала Бяляева і "гварані-казацкую расу". Ці не маглі б Вы пракаменціраваць гэты ўрывак з наступных пунктаў гледжання:

1) Як фіксаваўся тэкст (тэхніка); дзе знаходзіцца рукапіс?

2) Да якой ступені тэкст рэдагаваўся Вамі?

3) Што засталося па-за кнігай з "індзейскіх" дэталей і ці памятаеце што-небудзь з таго, што расказаў Павел Пятровіч?

БЕЛАРУСКА-ІНДЗЕЙСКАЕ ТАВАРІСТВА
САВЕТ, ВІКАНАЖЧЫ СAKPATAP
246049, Гомель,

Бур'яну Б. І.
220049, Мінск,

№1

3. I. 1989
Гомель

Паважаны Барыс Іванавіч І

Карыстаючыся нагодай - Вашым 65-годдзем, з чым сардэчна вінішваем, - хацелі б звярнуць Вашу ўвагу на праблематыку, якую мы распрацоўваем. Наша таварыства працуе на Беларусі, калі так можна выразіцца, у інтарэсах Індзейцаў і іх адрэжэння - вытанчана Амерыкі тым, у каго яна была адабрана. Разлічваем, што грамадскае БССР не будзе ігнараваць нацыянальную праграму "500-годдзе сустрэчы народаў і культур". Нам неабходна мабілізаваць усе нашы магчымасці, выкарыстаць кожную дробязь - у тым ліку для ўзнаўлення працэсу накуплення беларускай інфармацыі пра Індзейцаў, гістарыяграфіі кантактаў.

У падрыхтаванай з Вашым удзелам кнізе П. П. Шастакоўскага "Шлях да праўды" (1960) ёсць цікавая глава "Парагвайскія казакі" (с. 210-215), дзе прыводзіцца некаторыя звесткі пра дзейнасць генерала Бяляева і "гварані-казацкую расу".

Ці не маглі б Вы пракаменціраваць гэты ўрывак з наступных пунктаў гледжання:

- 1) Як фіксаваўся тэкст (тэхніка); дзе знаходзіцца рукапіс?
 - 2) Да якой ступені тэкст рэдагаваўся Вамі?
 - 3) Што засталося па-за кнігай з "індзейскіх" дэталей і ці памятаеце што-небудзь з таго, што расказаў Павел Пятровіч?
- Будзем Вам вельмі ўдзячны.
З найлепшымі пажаданнямі

член Савета БІТ

Алесь Сімакоў

*Letter to literary / art / theater critic Barys Burian (Бур'ян)
1989-01-03 № 1*

Будзем Вам вельмі ўдзячны.


З найлепшымі пажаданнямі

член Савета БІТ Алесь Сімакоў".

Бур'ян адказаў, ён ахвотна дзяліўся сваімі ведамі і вопытам. Важным было яго сведчанне, што рукапіс для публікацыі быў скарочаны амаль напалову. Прыемна памятаць, што менавіта Барыс Бур'ян падбіраў многія словы і фразы ў кнізе Шастакоўскага, якой мы маем некалькі экзэмпляраў, але яшчэ прыемней было б пераканацца, што хто-небудзь паклапоціцца пра выданне таго, што не ўвайшло ў кнігу.

... У сувязі з напружаннем, якое ўзнікла паміж Парагваем і Балівіяй з-за мяжы ў Чака, генерал Іван Бяляеў атрымаў ад парагвайскага ўрада згоду на шэраг разведвальных дзеянняў. "Пачаў з таго, што навучыўся размаўляць на гварані і на дыялекце тобасаў, - адкрывалася магчымасць для асабістых зносін з індзейцамі. Пакрысе ўвайшоў з імі ў сяброўства і з іх дапамогай, грэбуючы небяспекамі і цяжкасцямі жыцця, харчуючыся, як індзейцы, змямі і яшчаркамі, ён абследаваў парагвайскую частку Чака".

Чым Парагвай для Бяляева быў лепшым за Балівію і чаму балівійскія індзейцы павінны былі забіваць парагвайскіх (і наадварот) - застаецца загадкай, але "прыкладны" характар яго дружалюбнасці ў адносінах да індзейцаў нагадвае падобнае стаўленне Дамейкі да араўканаў, раз-



Letter from Boris Burian (Бурьян) 1989-01-15

ведку ў краіне якіх ён праводзіў.

"Адурманены сваім поспехам Бяляеў выступіў тады з грандыёзным праектам стварэння ўздоўж балівійскай граніцы кардона... рускіх казацкіх станиц. Па яго праекце ўрангелёўскія казакі павінны былі ўзяць на сябе тую ж гістарычную ролю, што ў свой час выконвалі ў Расіі іх продкі. Яны мусілі шчытом і абаронай Парагвая ад зайздрослівых суседзяў і быць авангардам будучай экспансіі". Рускія эмігранты ў Францыі, Чэхаславакіі і Югаславіі, на якіх была накіраваная прапаганда крыху іншага, больш сельскагаспадарчага характару, павінны былі ажаніцца з мясцовымі індыецкамі, "як у свой час рабілі іх продкі, жэнячыся на турчанках, чаркешанках і кіргізках. Гэтыя шлюбы пакладуць пачатак новай... гварані-казацкай расе, невычарпальнай крыніцы ваяўнічых парагвайскіх рэзерваў".

Прозвішчы некаторых парагвайскіх афіцэраў перыяду Чакскай вайны выдаюць іх беларускае паходжанне, але больш істотным вынікам упартай шматгадовай прапагандысцкай кампаніі, якая з Еўропы перакінулася на Заходнюю Беларусь і Украіну, стала з'яўленне значнай колькасці беларускіх сялян.

Ратуючыся ад нядолі, яны не спадзяваліся зноў "трапіць у абдымкі галечы на супрацьлеглым баку Зямлі, сярод індзейцаў гуарані, пражэрлівых маскітаў і дзікіх трапічных джунгляў", таму, як сям'я Р. А. Скалковіча (гл.), перабіраліся (або вярталіся) у Аргенціну або назад на радзіму.

Тым не менш, у цэлым, на першым месцы ў спісе найбольш цікавых для нас парагвайцаў - Іосіф Пушкарэвіч. Атрымаў адукацыю ў Мікалаеўскім ваенным вучылішчы (Кіеў, 1.01.1916) - прапаршчык з залічэннем у армейскую пяхоту. Уздзельнік ПСВ і БР (Белага руху). З 28.02.1933 г. палкоўнік парагвайскай арміі. Памёр у 1968 ў Асунсьёне.

У матэрыяле Стогов Н.Н. Парагвай і рускія офіцеры // Часовой (Брюссель). 1936. № 176. С. 14-16 ёсць

спіс удзельнікаў

Чакскай вайны, у якім звяртаюць на сябе ўвагу некалькі чалавек з прозвішчамі на "-ич" і "-ко": 17.

1. Пушкарэвіч.

23. Карніловіч

(забіты). 43. Буткевіч

(ветэрынар). 30. А. Таранчанка

("гус.

унтер-офіцер"). 39. Цімчанка.

Нейкімі перспектыўнымі

здаюцца і прозвішчы: 18. "Г. Озоль", тапограф.

20. С. Высакалян

(начальнік штаба дывізіі), а таксама

вайскоўцы з геаграфічнымі прывязкамі да Пскоўскай і Смаленскай губерняў; два чалавекі адносіліся да "Л. Гв. Лит. полка":

9. "Ходолей", 10. Бутлеров ("1-й арт. бр.").

У больш шырокім спісе ёсць Гарадовіч (або

Харадовіч), Пракаповіч, а таксама Захарчук.

Што да іншых ваенных, звязаных з Парагваем, то сустракаліся

таксама прозвішчы паручніка Яцэвіча, Палякевіча і інш.

Такім чынам, Puschkarevich, Dr. Nicolas Butkevich (veterinario), Victor Cornilovich, Sergio Horodovich (?), Alejandro Taranchenko, Dr. Eugenio Timchenko...

У часопісе "Латинская Америка" ў 1998 г. вядомы

журналіст-лацінаамерыканіст К. Сапожнікаў згадваў

іспанамоўную парагвайскую паэтэсу Элінар Пушкарэвіч

(як "Леанор Пушкаревич"), якая паказала яму візіткі, што

пакідалі розныя "ганцы і эмісары" з Расіі: "з'яўляліся,

вытраменьвалі ўсмішкі, малявалі радасныя перспектывы,

раздавалі абяцанні і назаўжды знікалі ў гарачым марыве парагвайскага неба".

Звесткі пра кнігі Элінар прадстаўленыя, у прыватнасці, тут, на "Партале Гуарані":

https://www.portalguarani.com/522_elinor_puschkarevich.html

y desde entonces
Todos los días,
en el dormitorio,
deformaba el arco del mién
y revolaba su melena blanca,
jugaba al indio libérrimo
y empujando
que tenía a galope tendido
con la hija hermosa
del cucl capitan blanco,
hasta que un día
mi padre cogió
el alarido triunfal
que no quedo contento el dormitorio,
entó y me expuso de ofensa justa
con una paliza inolvidable.

Pero mi hermana resobó
que el niño se había equivocado,
y gastó sus escasos ahorros
en un caballete portátil
con su caja de pinturas al óleo
y estallos pinceles de marita,
además de costearme el pago mensual
de estos días en el taller de un pintor,
que quedaba desde el diablo perdido el punto.
A mí me gusto mucho
eso de viajar en tranvía
por toda la enorme ciudad
a través de los barrios coloniales
con su aroma intrigante y antiguo,
eso de dominar el lápiz, y la vista
tratando de captar la esencia
de la arcilla india
en clases de claroscuro
y descubriendo la oscuridad del color,
eso de pintar a una modelo
que tomaba apitos y quedaba inmóvil
en mi dibujo de dos horas,
jovencita y embarazada,

Carlos Sherman in Spanish, p. "10" [14] of "14" [13]



у Маскве, і аргенцінскі шафёр - шчыра скажам, віртуозны шафёр - павінен сам клапаціцца, каб на кагосьці не наехаць, вось галоўнае правіла руху".

Літ:

2172 Шэрман

К. Маці мовы // Містраль Г. Ветра-ліст: лірыка / пер. з ісп. Р. Барадуліна; уклад., прадм., заўв. і рэд. пер. К. Шэрмана. Мн., 1984. С. 3-10.

3296 Шэрман

К. Маці мовы // Шэрман К. Таямніцы почырку: літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ. Мн., 1995. С. 38-43.

2173 Шэрман

К. На добрае знаёмства // Тытунёвая кветка: анталогія сучаснай кубінскай паэзіі: пер. з ісп. Мн., 1986. С. 5-7.

3294 Шэрман К. "Наши Пабла" // Шэрман К.

Таямніцы почырку: літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ. Мн., 1995. С. 18-24.

3304 Шэрман К. Аргенціна: вяртанне праз

паўжыцця // Шэрман К. Таямніцы почырку: літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ. Мн., 1995. С. 140-188.

2170 Шэрман К. Аргенціна: вяртанне праз

паўжыцця // Польша. 1990. № 3. С. 103-130.

6309 Шэрман К. Стороны света: поэма / пер. на

рус. И. Бурсова // Шэрман К. = Sherman C. Los puntos cardinales - Накірункі свету - Cardinal Points - Стороны света / пер. з ісп. Р. Барадуліна, В. Рыч, І. Бурсава. Мн., 2000. С. 71-95.

Алесь Сімакоў,

даследчык беларуска-індзейскіх сувязей.

Ales Simakou (e-mail: baicri@tut.by),

researcher of Belarusian-Indian (American Indian, Native American, Amerindian, First Nations) connections.


Індзейцы, Indianie, Indians, indigenas, indios de America у Belarus; Алесь Сімаков. Беларусы сустрачаюцца з індзейцамі. [Вып. 87].

de cabellos largos y ojos campesinos,
descalza, en combinación
seleste, destentada y corta,
que vestida la cosa amarillenta
de las modillas abiertas.

A los siete años y medio
que Tenen
no pudo asimilarse
la beladad del embarago,
tal vez porque el medio gentil
miraba a un punto lejano
con la amargura
de la única provincialina
que vino a la ciudad
y la seguía de pesada los falones
con su aliento de hombre,
tal vez porque hacía sigarada
y nos despreciaba,
no sé si lo sabía nunca,
yo llegaba a la puerta del taller
y no podía entrar
a pintar el embarago
con el alma fría
y seguía de largo
con el cabellito pinto al hombre
por las calles y callejuelas
que describaban en casa
después de muchas horas,
con las sombras de la tarde.
Con tanta angustia observé la ciudad,
que me quedé llorando al bajar
mis ojitos con los ojos oscuros.
Me dio mi hermano
flor con el pintor amigo
y le pregunté:
— ¿Qué tal Carlos? ...
A quella vez ella volvió tarde,

Carlos Sherman's verses in
Spanish, p. "11" (12) of "14"
[13]

“ДУРАЛЕСІЦА” ад мастоўскага сатырыка Язэпа Палубяткі



Пабачыла свет чарговая кніга вядомага ўжо сатырыка з Мастоў Язэпа Палубяткі.

У аповесці занатаваны адны суткі шматграннага і змястоўнага жыцця невялікага беларускага гарадка ў канцы Перабудовы, якую паспяхова праводзіла ў краіне жывая яшчэ Камуністычная партыя. Гэта трэці том “Сатырычнай гісторыі Беларусі”, але па часе аповесць “Дуралесіца” просіцца быць томам першым у колішнім “Поўным зборы твораў” Язэпа Палубяткі, які не толькі бачыў усё, што напісана, але і быў знаёмы з многімі героямі аповесці, а з некаторымі, што тут хаваць, і чарку браў, і чуў з першых вуснаў усе самыя інтымныя і дакладныя дэталі апісаных падзей.

Сёлета чакаецца выхад яшчэ адной аповесці. Гэта мае быць “Вялікая жнівеньская”.

Наш кар.

На балі ў Тызенгаўза

Народная студыя гісторыі і мастацтва эпохі Сярэднявечча і ранняга Рэнесансу "Дама сэрца" (Domina cordis) Лідскага раённага цэнтры культуры прыняла ўдзел у вясеннім балі ў Тызенгаўза, які прысвечаны жанчыне. Адбылося мерапрыемства ў Дзятлаўскім цэнтры культуры.

Гэта быў сапраўдны свецкі прыём з танцамі, музыкай, гульнямі. Было элегантна, вытанчана, прыгожа і вельмі па-жаночку!



А з эпохі "позняга Рэнесансу" іх падтрымалі сям'я Парфенчыкаў з Бердаўскага культурна-дасугавага цэнтры, творчыя работнікі Мінойтаўскага культурна-дасугавага цэнтры і Бельскага Дома культуры Лідскага раёна.



ТК "Культура Лідчыны".

Правялі зіму

Падчас провадаў зімы ў Лідзе адбыўся цэлы парад Ляляк-Марэнаў.



Канешне ж, самай прыгожай у гэтым гурце была лялька Ласавіца! А неверагоднай папулярнасцю на фотазоне карысталася гусачка ў кашы!!!

ТК "Культура Лідчыны".

Фота

lidanews.by.

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Адрас рэдакцыі:

231282, г. Ліда, вул. Лётная, 7а.

Адрас для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: sudnik@list.ru, sejlawicz@gmail.com

Газета падпісана да друку 4.03.2024 г.

Фармат А-4.

Аб'ём 3,75 друкаванага аркуша.

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі. Рэдакцыя рукапісы не вяртае.

Газета размяшчаецца на сайтах: <http://nslowa.by/>; <http://pawet.net/>; <http://belkiosk.by/>

Дазваляецца самастойная раздрукоўка на паперу.